



23 СНЕЖНЯ 2006 г. СУБОТА

№ 273 (25862)

Кошт 360 рублёў

Выдаецца з 9 жніўня 1917 г.

Наша газета ўключана ў «Залаты фонд прэсы» СНД

ЗВЯЗДА

Б Е Л А Р У С К А Я Г А З Е Т А

Прэзідэнт Беларусі прывёў да прысягі суддзю Канстытуцыйнага суда

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 снежня прывёў да прысягі суддзю Канстытуцыйнага суда Станіслава Данілюка.

Кіраўнік дзяржавай акцэнтаваў увагу на ўважанай ацэнцы і абгрунтаваных прапановах Канстытуцыйнага суда па канкрэтных напрамках удасканалення нацыянальнага заканадаўства.

Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў: «Забеспячэнне стабільнасці і няўхільнага прытрымлівання прывабы асноў дзяржаўнага ладу мае першачарговае значэнне для захавання міру і грамадзянскай згоды ў грамадстве, павышэння дабрабыту народа. У вырашэнні гэтых задач вялікую ролю павінна адыграць эфектыўнае канстытуцыйнае правасуддзе».

Прэзідэнт падкрэсліў, што пры гэтым важна паважаць пазіцыю ўсіх органаў дзяржаўнай улады і не парушаць межы іх кампетэнцыі, канструктыўна выбудоваць міжведамасны адносіны, асноўваючыся на прынцыпах узаемаразумення, узаемадапамогі, узаемадапаўнення. На думку беларускага лідара, толькі так магчыма забяспечыць у краіне баланс улады і яе стабільнасць, што да гэтага часу ўдалося рабіць.

У рабоце Канстытуцыйнага суда недапушчальны дагматычны падыход, заявіў Прэзідэнт Беларусі. Кіраўнік дзяржавы адзначыў, што пры прынцыпі рацённай тэрыторыі ад жыцця, абавязкова ўлічваць існуючыя рэаліі, і Канстытуцыя дае магчымасць гэта рабіць.

«Сказанае ў поўнай меры адносіцца і да падрыхтоўкі штогадова-

га паслання аб стане канстытуцыйнай законнасці ў рэспубліцы, — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка. — Думаю, што Канстытуцыйны суд павінен не толькі прыняць гэта пасланне, але і актыўна ўдзельнічаць у рэалізацыі закладзеных у ім рэкамендацый, устанавіць вышэйшых у праватворчасці недахопаў і праблемаў».

На думку Прэзідэнта, Канстытуцыйны суд павінен адыграць вялікую ролю ў рэалізацыі рашэнняў трэцяга Усебеларускага народнага сходу і галоўнай задачы пяцігодкі — пабудовы моцнай і квітнеючай Беларусі, дзяржавы для народа. Прэзідэнт выказаў перакананасць: усе задачы, што стаяць перад Канстытуцыйным судом, «пад сілу цяперашняму судзейскаму корпусу, у склад якога ўвайшлі высокапрафесіянальныя юрысты, якія карыстаюцца заслужанай павагай у краіне».

Звяртаючыся да Станіслава Данілюка, Прэзідэнт адзначыў: «Будзьце верныя прынесенай прысязе, прыцягніце прафесійнае гонар, судзейскага доўгу і адказнасці перад беларускім народам. Ажыццяўляючы паўнамоцствы суддзі, заўсёды помніце, што няўхільна прытрымліваецеся палажэнняў Асноўнага закона — гэта заставіць стабільнасць развіцця нашага грамадства».

Аляксандр Лукашэнка ўручыў Станіславу Данілюку пасведчанне суддзі Канстытуцыйнага суда і падушчыны экзэмпляры Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Хрысціянам Беларусі, якія святкуюць Ражджаство Хрыстова 25 снежня

Дарагія суайчыннікі! Ад усіх душы вішучу вас з Ражджаством Хрыстовым. Праз тысячгадоўзі Ражджаство азарае зямлю святлом духоўнасці і веры, нясе ўрачыстасць і надзею, аб'яоўвае людзей у імкненні рабіць добрыя справы, натхняе на бескарыслівае служэнне блізкаму, усяляе ўпэўненасць у перамозе міру і добра. Няхай гэтае вялікае свята сарвае ваши сэрцы цэлым і любоўю, напаяе спакоем і утульнасцю дамы, дае сілы ў пераадоленні цяжкасцяў і нягод, дапамагае станавіцца лепшым і больш мудрым. Няхай радасць святых калядных дзён жывіць вас на працягу ўсяго года, дорыць усмешкі і добры настрой. Жадаю вам моцнага здароўя, поспехаў у працы, узаемаразумення і згоды ў сем'ях, ічасця і ўдачы.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр ЛУКАШЭНКА.

Беларусь канструктыўна настроена на супрацоўніцтва з расійскімі банкімі

Аб гэтым заявіў 22 снежня Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка на сустрэчы са старшынёй Банка знешэканамічнай дзейнасці СССР (Знешэканомбанка) Уладзімірам Дамітрыевым.

Назваўшы гэты фінансавы інстытут адным з самых надзейных і буйных банкаў РФ, Аляксандр Лукашэнка пазітыўна ацаніў прапановы, вылучаныя Знешэканомбанкам беларускаму боку па ўзаемадапамогу ў банкаўскай сферы.

«Калі фінансавыя інстытуты Расійскай Федэрацыі, у тым ліку Знешэканомбанк, сумленна і прыстойна прыдуць на наш банкаўскі рынак і будуць паводзіць сябе адпаведным чынам, вы пераканецеся, што гэта лепшая краіна, якую вы сустракалі і якая будзе садзейнічаць развіццю бізнэсу», — падкрэсліў, звяртаючыся да Уладзіміра Дамітрыева, Прэзідэнт.

Старшыня Знешэканомбанка Уладзімір Дамітрыев падкрэсліў, што яго фінансавая структура мае намер павялічыць долю ўдзелу ў статутным капітале ААТ «Белнешэканомбанк» да памеру кантрольнага пакета акцыяў.

«У нас сапраўды сур'ёзныя намеры па пашырэнню аб'ёмаў удзелу ў банкаўскай сістэме Беларусі», — пацвердзіў ён.

Паводле паведамленняў прэс-службы Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

ЧАСТКУ СТУДЗЕНЬСКИХ ПЕНСИЙ — У СНЕЖНИ

Як паведамлілі карэспандэнту «Звязды» ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны, выплаты пенсій, якія паводле графікаў прыпадаюць на 1—2 студзеня, будуць праведзеныя яшчэ да пачатку Новага года — адпаведна 29 і 30 снежня. Пры гэтым даводзіцца канстатаваць, што выплаты пенсій у пачатку наступнага года прыйдуць без збоў.

Сяргей ГРЫБ.

КВАТЭРНАЯ МАХІНАЦЫЯ

Прайдзіветка з Барысаўскага раёна ўмудрылася двойчы прадаць чужую кватэру і атрымаць за яе вялікі грошы — звыш 100 мілья рублёў. Яшчэ ў маі аферыста, дамовіўшыся з барысаўчанінам, абмяняла сваю чатырохкаватэру на яго дзве двухкаватэры ў Барысаве і аднапакватэру ў вёсцы Ганцавічы. Скарыстаўшыся тым, што барысаўчанін не аформіў чатырохкаватэрку ў сваю ўласнасць, «бізнэсвумен» правяла яшчэ дзве незаконныя здзелкі — па ўжо чужой нерухомасці.

Ігар ГРЫШЫН.

Візіт Прэзідэнта Беларусі ў В'етнам адбудзецца ў бліжэйшыя месяцы

Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка 22 снежня прыняў Надзвычайнага і Паўнамоцнага Пасла Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам у нашай краіне Ву Суан Ніна.

Як паведамілі БЕЛТА ў прэс-службе беларускага лідара, у ходзе сустрэчы былі абмеркаваны пытанні падрыхтоўкі візіту Прэзідэнта Беларусі ў В'етнам. Бакі дамовіліся, што гэты візіт адбудзецца ў бліжэйшыя месяцы.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Прэзідэнт павіншаваў

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь Аляксандр Лукашэнка павіншаваў Імператара Японіі Акіхіта з нацыянальным святам — Днём нараджэння Імператара.

Кіраўнік дзяржавы пацвердзіў імкненне Беларусі развіваць супрацоўніцтва з Японіяй ва ўсіх галінах.

Прэс-служба Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

АБРОЫСЫ АЙЧЫНЫ

«БЫВАЙ, АБУДЖАНАЯ Ў СЭРЦЫ, ДАРАГАЯ...»



Андрэй і Таццяна СЦЕПАНЕНКІ і іхнія «мужчыны» Сяргей і Віталій каля сваёй сядзібы

Тумановай раніцай сёлетняй позняя восені дарога прывяла мяне на самую ўсходнюю ўскраіну да беларуска-расійскай мяжы, уздоўж якой туляцца невядлікія вёскі з простымі і да болю роднымі назвамі: Аляксееўка, Мартынаўка, Ягорыўка, Нікалаўка, Гаўрыленка, Кузьмінка... Ёсць Разытае, Папанатна, Шаблі і Вішні... Але мой маршрут пралёг да Саматэвічаў — нашатай буйнейшай і іншых вёскаў Касцюковіцкага раёна, якая была мястэчкам і грывела славаю кірмашоў. Аднак стала чарнобыльскай і невывелена хворай. Я ведаў, што ў вёсцы зусім кароткі век і дні яе злічаны. План зносу Саматэвічаў ужо распрацаваны, і спецыяльнае прадпрыемства па дэзактывацыі «Радон» пачало пахаванні былых вясковых падворкаў.

Але мая цікавасць да гэтага старажытнага (яму больш за 420 гадоў) і трагічнага месца падмацоўвалася тым, што тут пачынаўся жыццёвы шлях класіка нацыянальнай літаратуры, паэта і пе-

дарозе, на беразе Чарнаўкі, у якой у 1914 годзе ў сямі вясковых настаўнікаў выпала лёс яму нарадзіцца і зрабіць першыя крокі ў паззі. Хацелася зірнуць на школу, на будоўлю якой, стаўшы прызнаным, паэт ахвяраваў Сталінскаю прэмію. І на праваслаўны сабор, пабудаваны ў 1842 годзе, каля сцен якога двойчы на год — на Іллю (2 жніўня) і Змітра (8 лістапада) адбываліся вялікія кірмашы — паэт марыў адрэстаўраваць гэты храм. І на вясковы клуб, у якім перад чарнобыльцамі выступіў генсек СССР Гарбачоў.

(Заканчэнне на 2-й стар.)



БОЖАЕ НАРАДЖЭННЕ 2006

ДАРАГІЯ БРАТЫ І СЁСТРЫ!

Свята Нараджэння Пана папярэджвае Адвэнт — перыяд радаснага чакання, таму сутнасцю гэтага свята з'яўляецца звышнатуральная радасць. Парэзважваем пра адну з крыніцаў радасці Божана Нараджэння.

Нараджэнне Пана гаворыць нам, што чалавек — не справа выпадку ці дзеяння сілаў прыроды. Як піша святы Ян Багаслоў, чалавек не з'яўляецца плодам жадання цэла ці жадання мужа (пар. Ян 1, 13). Яго пачатак — у Богу, які жадае, каб ён існаваў. Для яго прысціг Бог рытуе свет, стварыўшы яго і няспына падтрымліваючы яго існаванне. Чалавек нараджаецца з Божана жадання падаляцца ішчасцем любові, каб прабываць у гэтым стане на ўсю вечнасць. Ніводзіць чалавек, нават няверуючы, не з'яўляецца сіратаю. У кожнага ёсць Айцец, які радуецца існаванню свайго любяга дзіцяці. Хтосьці можа не ведаць гэтага Айца, бо яму ніхто пра Яго не скажаў; хтосьці можа скептычна ставіцца да Яго — насамерц, такі скепсіс заўсёды беспадстаўны, — і цяпер пра Яго забываўся. Святое Пісанне вельмі прыгожа і яркава паказвае гэтую праўду: «Ці забудзецца жанчына пра сваё немаўля? Але калі б нават і забывалася, я не забудуся пра цябе. Не бойся, чарыяк Яўбе, люд Ізраэля!» (пар. Іс 49, 15; 41, 14).

Наведанне Бога або забыццё пра Яго не мяняе таго факту, што Ён з'яўляецца Нябесным Айцом, крыніцаю існавання кожнага чалавеча. Няўнясць Айца, а тым больш Бога Айца нясе з сабою незвычайны дар. Айцец з'яўляецца сімвалам дзейнай дапамогі, клопату пра задаволенне нашых патрабаў — «хлеба нашага штодзённага». Кожны з нас у сваім жыцці можа карыстацца дапамогаю ўсемагутнага Нябеснага Айца. Сваім клопатам Ён ахоплівае ўсе нашыя клопаты. Як га-



ворыць Евангелле, нават валасы ў нас на галаве палічаныя. Гэта азначае, што ў нашым жыцці няма такіх спраў, якімі Бог не цікавіўся б, нават калі гаворка ідзе пра такую дробязь, як выпадзенне аднаго воласа. Малое дзіцятка развіваецца, калі адчувае любоў бацькоў. Атмосфера любові з'яўляецца глебаю, на якой развіваюцца нашы здольнасці, якая дае сілы для пераадолення слабасці і стымулюе няспынае развіццё. Такую любоў дае не толькі любячы чалавек, а перадусім Бог Айцец, з любові якога мы нарадзіліся. Св. Павел кажаў: «Усё ма-

гу ў тым, хто ўзмацняе мяне» (пар. Флп 4, 13). Усё магу, таму што я не сірата, таму што маю Нябеснага Айца, спрыянне якога заўсёды мяне суправаджае. Св. Павел адчуваў сам да сябе пагарду, такую моцную, што нават прасіў Хрыста выбраць сабе іншага чалавек, каб той стаў Ягоным апосталам. Хрыстус адказаў яму на гэта: «Хопіць табе Маёй ласкі» (пар. 2 Кар 12, 9). Кожны з нас у хвіліну сутыкнення з абмежаванасцю сваёй натуры і грэшнасцю можа разлічваць на ласку, гэта значыць, на бескарысліваю дапамогу Нябеснага Айца.

Наша радасць ад Божана айцоўства, якую прасякнуты нашыя сэрцы, выяўляецца таксама і знешне. Яна така вялікая, што не варта яе пакаіць толькі сабе. Таму мы рытуем віглікую явэрчу, на якой дзеліцца аплатка і дорым адзін аднаму падарунку як знак прабачэння. Радасць вядзе нас ад сям'і да супольнасці Касцёла, каб разам з ёю удзельнічаць у Пастэрсцы, услашчувацца ў спеў калядак. У нашых дамах мы ставім елачкі, што сваім зялёным колерам нагадваюць нам пра надзею, якая нараджаецца ў свята Нараджэння Пана. Асаблівымі месцамі нашых малітваў становяцца бэтлеемскія яслі, дзкуючыя к нам ішчасце і перамяняючыя.

На надыходзячае Божана Нараджэнне хацелі б пажадаць усім адкрыць Божана Айцоўства. Маю чвэртую надзею, што гэтая праўда веры, якую мы можам сузіраць штодня, верне санс нашаму жыццю, учыніць нас людзьмі непахіснай надзеі перад абліччам жыццёвых цяжкасцяў і дадасць нам здольнасць развівацца і перамяняцца.

Біскуп Антоні ДЗІМ'ЯНКА, Апостальскі Адміністратар Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі.

АУКЦИОННЫЕ ТОРГИ
по продаже здания коровника (общ. пл. 1624,6 кв.м.), расположенного в районе д. Богатырево Минского р-на, назначенные на 30.12.2006 г. ОТМЕНЯЮТСЯ.

БЕЛАРУСБАНК
АСБ «Беларусбанк» поздравляет Вас с наступающими праздниками — **РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ И НОВЫМ 2007 ГОДОМ** и приглашает разместить свои денежные средства на привлекательные и доходные вклады.

Воспользовавшись вкладом **«МОБИЛЬНЫЙ»**, Вы получите доход в размере ставки рефинансирования плюс два процентных пункта, что сегодня составляет **12 % годовых**.

«Мобильный» — это весьма удобный, привлекательный и легкоуправляемый вклад со сроком размещения два года и ежемесячной капитализацией. Вклад соединил в себе преимущества других депозитов:

- возможность пополнения вклада;
- возможность совершения расходной операции до 30 процентов от суммы вклада без пересчета причитающегося дохода по пониженной процентной ставке;
- возможность снятия всего остатка вклада без пересчета по пониженной процентной ставке, после истечения одного года хранения;
- возможность открытия вклада на другое лицо.

Сделайте к Новому году подарок своему ребенку, внуку или внучке, открыв вклад **премиально-накопительный «ДЕТСКИЙ»**. По вкладу получается доход в размере ставки рефинансирования плюс четыре процента, что сегодня составляет **14 % годовых**, с ежемесячной капитализацией.

Вклад **«Детский»** может открыть любой гражданин на имя несовершеннолетнего до 16 лет.

Для первоначального взноса достаточно 10 000 рублей. Банк не только выплатит доход в размере указанной процентной ставки, но и выдает премию при наступлении ребенку 18 лет и хранении денежных средств не менее 5 лет в размере 0,5 процента за весь срок хранения вклада.

Весьма выгодно Ваши деньги будут работать на вкладе **«Накопительный»**. Вклад размещается на 3 года **под 13 % годовых**, с ежемесячной капитализацией, возможностью снятия процентов и пополнения вклада.

Кроме того, Вы можете заставить работать Ваши деньги и на других вкладах, в том числе и на короткие сроки — 15, 35 и 45 дней. Также предлагаем воспользоваться другими услугами, имеющимися в банке. Дополнительную информацию по размещению денежных средств Вы можете получить в любом учреждении банка или на сайте банка <http://www.belarus-bank.by>

Лицензия на осуществление банковской деятельности № 1 от 27.10.2006 г., выданная Национальным банком Республики Беларусь.

ВЫПСКАЙЦЕ «ЗВЯЗДУ» НА I КВАРТАЛ I ПАЎГОДДЗЕ 2007 ГОДА З БЯСПЛАТНЫМІ ўКЛАДКАМІ

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ Чырвоная **ЗМЕСЦА**

Жыццёвая **ЖЫОАНДОЛЯ** КУПІ ЛЕПШАЕ! ТАВАРЫ ПАСЛУГІ ЦЕНЫ

КРАЇНА ЗДАРОЖА

ДЛЯ ІНДЫВІДУАЛЬНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	7700 рублёў на месяц 23100 рублёў на квартал 46200 рублёў на паўгоддзе	63850
ДЛЯ ВЕТАРАНАЎ ВАВ І ПЕНСІЯНЭРАЎ	7450 рублёў на месяц 22350 рублёў на квартал 44700 рублёў на паўгоддзе	63145
ДЛЯ ВЕДАМАСНЫХ ПАДПІСЧЫКАЎ	11000 рублёў на месяц 33000 рублёў на квартал 66000 рублёў на паўгоддзе	63858
ВЕДАМАСНАЯ ПАДПІСКА ДЛЯ ўСТАНОЎ МІНІСТЭРСТВА АДУКАЦЫІ, МІНІСТЭРСТВА КУЛЬТУРЫ І МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЖА	10020 рублёў на месяц 30060 рублёў на квартал 60120 рублёў на паўгоддзе	63239
ПАДПІСКА «ДА ЗАПАТРАБАВАННЯ» ПРАЗ «МІНГАРСАЮЗДРУК»	6970 рублёў на месяц 20910 рублёў на квартал 41820 рублёў на паўгоддзе	63850
	6350 рублёў на месяц 19050 рублёў на квартал 38100 рублёў на паўгоддзе	63145
	7043 рублі на месяц 21129 рублёў на квартал 42258 рублёў на паўгоддзе	63858

«Створаны ўсе ўмовы для развіцця літаратуры...»

Учора ў памяшканні Белдзяржфілармоні пачаў работу з'езд Саюза пісьменнікаў Беларусі (СПБ), у якім бяручы ўдзел больш як 300 дэлегатаў.

Першы намеснік Кіраўнікі Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Анатоль Рубіняў зачытаў прывітанне Прэзідэнта Аляксандра Лукашэнка да ўдзельнікаў з'езда. Асабіста ад сябе дадаў, звяртаючыся да літаратараў: «Краіна перажывае цяжкія, выдатны этап развіцця — вам ёсць пра што пісаць...».

Старшыня СПБ Мікалай Чаргінец у дакладзе падкрэсліў, што за год існавання пісьменніцкай арганізацыі ўдалося вырашыць шэраг важных пытанняў: створаны арганізацыйныя структуры ў абласцях, выраблены пасведчанні і значкі членаў СПБ. У СПБ ёсць свой сайт. За адзін толькі год пісьменніцкая арганізацыя вырашала амаль утраты. Літаратары працявалі больш за 10 тысяч сустрэч з чытачамі — у дзіцячых садках, школах, бібліятэках, на прадпрыемствах... «Пры падтрымцы кіраўніцтва краіны створаны ўсе ўмовы для развіцця літаратуры», — сказаў Мікалай Іванавіч.

Міністр культуры Беларусі Уладзімір Мацвяжык сканцэнтравана ўвагу прысутных на тым, што літаратура з'яўляецца адным з найважнейшых элементаў культуры.

Лілія Ананіч, першы намеснік Міністра інфармацыі Рэспублікі Беларусь, паведаміла: «У краіне назіраецца дынаміка росту выпуску кніг. У 2005 г. выпушчана 10.784 найменні кніг. Калі параўнаць гэту лічбу з аналагічнай пачатку 1990-х гадоў — павелічэнне амаль у 5 разоў!.. Стабілізаваны выпуск літаратуры на беларускай мове, у сярэднім каля 1000 найменнай кнігі ў год выходзіць на беларускай мове...».

Вядомы расійскі літаратар, галоўны рэдактар часопіса «Наш сучасны» лаўрэат прэміі Саюзаў дзяржавы Станіслава Куняев распавядаў аб традыцыянальных сувязях рускай і беларускай літаратуры, сяброўскіх адносінах і асабістых кантактах паміж пісьменнікамі.

Міністр адукацыі Беларусі Аляксандр Радзькоў у сваім выступленні перш за ўсё адрэагаваў на крытычную ўвагу, якая прагучала ў дакладзе Мікалая Чаргінца адносна надта абмежаванай колькасці гадзін, адводзімых у школах на вывучэнне літаратуры. Аляксандр Радзькоў паабяцаў наспрыяць вырашэнню гэтай праблемы.

У рабоце з'езда бяручы ўдзел прадстаўнікі пісьменніцкіх арганізацый з 11 краін свету, у тым ліку з Балгарыі, Германіі, Латвіі, Літвы, Малдовы, Польшчы, Расіі, Сербіі, Сірыі, Украіны, Эстоніі...

Сёння з'езд працягне работу. Больш падрабязна інфармацыя аб гэтым — у наступным нумары. **Таццяна ПАДАЛЯК.**

«ПАНАЕЖАЛА ГАСЦЕЙ!»

Дзед Мароз «з дастаўкай»

Сям'я і творчасць

Напрыканцы снежня, калі ўжо падводзіць першы вынікі абвешчанага ў краіне Года маці, у Дзяржынску адбыўся абласны фестываль сямейнай творчасці. Сорак шэсць сямейных калектываў прадэманстравалі свае здольнасці ў народнай самадзейнасці, рэмаставах, музычных спевах. Галоўны ж вынік у тым, што фестываль яшчэ раз пераканаў — будучыня наша залежыць ад эластичнай, дружнай сям'і.

У гэтым упэўнены і **начальнік упраўлення культуры Мінскага аблвыканкама Анатоль АКУШЭВІЧ**. Конкурс за ўдзелам сямейных калектываў праводзіцца ў вобласці і краіне шмат, і ўсе яны розныя. Але аднолькавай застаецца тая мэта, дзеля якой і збіраюцца сем'і. Аб гэтым я і спытаў у Анатоль Леанідавіча:

— Трэба імкнуцца, каб жыццё было карысным, разнастайным, цікавым. Такі фестываль дазваляе людзям станавіцца больш блізкамі адзін да аднаго, добра ўплывае на сямейны клімат, узмацаваў адносіны ў цэлым. Сямейныя праблемы, самая галоўная з якіх зараз — выхаванне дзяцей, паспяхова вырашаюцца ў першую чаргу не на камісіях па справах непалаўналетніх, а менавіта праз надзвычайна адносна паміж бацькамі і дзецьмі. І вельмі цудоўна, што Міншчына мае магчымасць праводзіць мерапрыемствы з удзелам сем'яў з усіх раёнаў вобласці.

Сярод іншых на фестываль завіталі і сям'я Бойка з Салігорскага раёна. Іх сямейны народны ансамбль, уявіце сабе, складаецца з дванаццаці чалавек! Дочкі, сыны, сёстры, сваці, унукі... Самай малодшай удзельніцай трынаццаці гадоў, а ўзрост старэйшага ўдзельніка — 73. «Усё жыццё, як прыйшоў з арміі, я займаўся ў мастацкай самадзейнасці», — кажа кіраўнік і разам з тым «галава» гэтай вялікай сям'і Мікалай Бойка.

Сястры Мікаіла, Таццяна Аляксееўна, днямі споўнілася семдзесят.

— Спявалі на дні нараджэння ўсёй вёскай два дні, — кажа яна. — А пачалася гісторыя ансамбля з таго, як Коля з арміі прыйшоў. У яго былі збіраліся разам, і... песень — поўная хата. Восць так сорак гадоў і жылі.

Ансамбль вядомы далёка за межамі Салігорскага раёна, ён неаднаразова перамагав у розных конкурсах, а ў 2005 годзе атрымаў спецыяльную прэмію Прэзідэнта Беларусі.

— Вельмі прыемна, што абласны выканаўчы камітэт надае шмат увагі развіццю народнай творчасці. І вельмі радасна глядзець на сем'і — якія яны таленавітыя, прыгожыя. Нават пераможцу вызначыць складана, таму што ўсе нашы сем'і! — лепшыя, — дадае дырэктар Мінскага абласнога цэнтру народнай творчасці Раіса Вайцяхоўская.

Дзмітрый АЛЬФЕР, Дзяржынск.

«Гарачы» тэлефон «Звядзі» 287-17-41

Усе належныя льготы ветэрану працы прадастаўлены...

Бацька жыхаркі вёскі Пупчына Дзяржынскага раёна Аляўціна Лукінічэвіч Нікіцін у гады Вялікай Айчыннай вайны быў адным з арганізатараў партызанскага руху ў Еленскім раёне Смаленскай вобласці. Ён загінуў 2 лютага 1942 года, а 3 лютага фашысты пакаралі смерцю на шыбеніцы яго жонку, маці Аляўціны Лукінічы. Разам з 16-гадовай сястрой маці і яе цёткай...

З 1982 года жанчына жыве ў Беларусі, на пенсіі ўжо 16 гадоў. Яе працоўны стаж складае 39 гадоў і 9 месяцаў. У рэдакцыю Аляўціна Лукінічэвіч патэлефанавала васьць з якімі пытанням.

— Толькі аднойчы я папрасіла дапамогі, яшчэ ў 1980-х гадах, але мне адмовілі, і я больш з такімі пытаннямі мясцовыя ўлады не турбавала. Такія мы ўжо людзі. Нікілі льготамі не карыстаюся. Напрыклад, заўсёды цяжкасці з палівам, хоць бы хто аднойчы дапамог. Скажыце, можа мне належыць якія льготы ў сувязі з ілбеллю ў гады Вялікай Айчыннай вайны бацькоў? — пыталася ў нас Аляўціна Лукінічэвіч. Сваю просьбу аб ілготах менавіта ў гэтым кантэкście яна паўтарыла некалькі разоў.

Перш чым звяртацца ў нейкія афіцыйныя інстанцыі па каментары, мы сумесна з Аляўцінай Лукінічэвіч паразважалі. Сэнс гутаркі датычыўся льгот увогуле для пенсіянераў. Часам бывае, што чалавек, карыстаючыся тымі ці іншымі прэферэнцыямі, успрымае іх як належнае і не лічыць ілготамі. Напрыклад, агульная зямельная цана, якую яна плаціць за 2,5 тоны брыкету, — 140 тысяч рублёў з дастаўкай! — фактычна супадае з датачнымі цэнамі на гэты від паліва для насельніцтва. Свабодныя цэны амаль удвая большыя. Няхай гэта, можа, і невялікая, але ж ілгота. Аляўціна Лукінічэвіч на яе пенсіянерка мае права на 50-працэнтную аплату праезду, скажам, у пасажырскай транспарце.

Усё гэта ў далейшым пацвердзіла начальнік аддзела пенсійнага забеспячэння Упраўлення па працы і сацыяльнай абароне Дзяржынскага райвыканкама Ала Кулеш. Нагадаў яна і іншыя льготы, якія належыць жанчыне згодна з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб ветэранах»: 50-працэнтная сідка ад кошту лекаў, што выліваюцца па рэцэптах урачоў (па дзясяці 70-гадовага ўзросту, што мае дачыненне да зазінуці), бясплатнае пратэзіраванне, бясплатнае забеспячэнне пудзёлкамі ў санаторыі і дамы адпачынку...

— У Аляўціны Лукінічы стаж сапраўды складае 39 гадоў і 9 месяцаў, таму і каэфіцыент у яе даволі высокі — 1,25136, аднаўдана, і пенсія даволі прыстойная, — патлумачыла Ала Аляксандраўна. — Што датычыцца пытання жанчыны аб ілготах яе і члену сям'і, у якой у гады вайны загінулі бацькі, дык тут можна сказаць наступнае, — працягвала далей Ала Кулеш. — Згодна з Законам Рэспублікі Беларусь «Аб ветэранах», члены сям'яў ваеннаслужачых, партызан і падпольшчыкаў, загінулых або памерлых у выніку раненняў, кантузіі, калечтваў, захворванняў, атрыманых падчас ваенных дзеянняў у перыяд Вялікай Айчыннай вайны, могуць атрымаць надбавку да пенсіі ў сувязі са стратай кар'єры, калі адносяцца да наступных катэгорыяў: бацькі, муж або жонка (калі яны не ўступілі ў паўторны шлюб) і дзеці — інваліды з дзяцінства. Як бачна, ні ў адну з гэтых катэгорыяў Аляўціна Лукінічэвіч не трапляе... Сяргей РАСОЛЬКА.

НА «ЛІНЕЙЦЫ ГАТОЎНАСЦІ»

У Мінскай вобласці плошча сельскагаспадарчых палеткаў — адна з самых вялікіх сярод іншых рэгіёнаў. Тэхпарк тут унутры — напрыклад, адных трактараў у гаспадарках налічваецца каля 14 тысяч. Дарэчы, гатоўнасць па гэтай працы зараз складае амаль 80 працэнтаў.

— Праведзена праверка тэхнікі, складены дакладны графік яе рамонту, — адзначае намеснік дырэктара адкрытага акцыянернага таварыства «Мінскаблагарэа» Мікалай Журовіч. — Заверджана адпаведная абласная праграма. Асабліва цікава рэгіён з'яўляецца тое, што райаграсарысцы ясна пачынаюць аднаўляць са гатоўнасцю тэхнікі. Гэтыя арганізацыі павінны прысціць на дапамогу ў першую чаргу слабым гаспадаркам, якія не могуць самастойна справіцца з рамонтам. Трэба выканаць усё неабходнае работы з тым разлікам, каб у глебаапрацоўчы тэхніка была поўнацэнна падрыхтавана да веснавых палых работ ужо да 1 лютага.

На Міншчыне актыўна адбываецца абнаўленне тэхпарка. Сёлета ў гаспадаркі былі дастаўлены каля тысячы новых збожжаўборачных камбайнаў, у тым ліку 128 — намесцай вытворчасці. У гэтай тэхніцы «прыйшла» па лінію. У выніку абнаўлення сярэдня нагрузка на камбайн зменшылася з 200 да 168 гектараў. Як паведаваў Мікалай Журовіч, у бліжэйшы час гэты паказчык мяркуюцца дасягнуць да 80—100 га, каб праводзіць жніў ў сцяльня тэрміны — максімум за

Сёлета са студзеня па верасень Беларусь наведалі 268 тысяч замежных турыстаў

Два гады таму непадалёк ад гарадскога пасёлка Гарадзея, што на Нясвіжчыне, быў пабудаваны мемарыяльны комплекс. Яго ўзялі як напамін — на гэтым месцы 17 чэрвеня 1942 года фашысты расстралілі 1137 мірных жыхароў. Амаль усё насельніцтва Гарадзеі, дзе на той час налічвалася 1,7 тысячы чалавек. Інфармацыю пра мемарыяльны комплекс размясцілі ў Інтэрнэце. Праз пэўны час у Гарадзею завіталі турысты, якія дэталіравалі пра помнік з «сусветнай павуціны». Сярод іх — нашчадкі закатаваных фашыстамі.

— Мы распрацавалі некалькі маршрутаў, — адзначае дырэктар прадпрыемства «Нясвіж-турыст» Ігар Лагіновіч. — Азім з іх — па памятных месцах Вялікай Айчыннай вайны. Таксама прапануем турыстам і падарожжа па старажытніх сядзібам, прагулку на конным экипажы вакол замка.

Дарэчы, на адным з тых самых конных экипажаў мне давялося праехацца. І пазнаёміцца з чалавекам, пасада якога — «агент па гужоўму транспарту». Адрозніваецца ад іншых тым, што ў яго ў руках не проста гужы, а чары. Гэты чалавек называецца «агент па гужоўму транспарту». Адрозніваецца ад іншых тым, што ў яго ў руках не проста гужы, а чары. Гэты чалавек называецца «агент па гужоўму транспарту».

Сярод розных відаў турызму, якія развіваюцца зараз, ёсць і мемарыяльны, калі людзі прыязджаюць пакланіцца святым для сэрца кожнага месцам. Пасля шматлікай вайны, што за многія стагоддзі пракаліся праз Беларусь, засталася шмат помнікаў, якія жадаюць наведаць многія. І такія турысты прыедуць, варта толькі стварыць умовы.

— Нашы мясціны ўвогуле вельмі цікавыя, — лічыць старшыня Гарадзеяскага пасялковага Савета Леанід Качановіч. — Першае ўпамінанне пра Гарадзею датуецца 1530 годам. Тут ёсць пра што раскажаць, што паказаць. Створана ядрэнная інфраструктура для прыёму гасцей: працуе цудоўная кафэ, маецца спартыўная база, а таксама гасцініца.

Дарэчы, пра гасцініцу. Увогуле, месца для размяшчэння — ці не галоўная ўмова для належнага развіцця турызму. У гарадскім пасёлку ў жніўні 2005 года з'явілася яшчэ адна «фішка» — пачала працаваць самая сучасная гасцініца «Гарадзеяскі фальварак». Камфартабельныя адна- і двухмесныя нумары з тэлефонам і тэлевізарам, кафэ, сауна, біярыт, ахоўваемыя парк, спартыўная і трэнажорная залы, басейн, паслугі міграгорндэна і міжнароднай сувязі, Інтэрнэт — для гасцей Гарадзеі цяпер створаны ўсе ўмовы для адпачынку. Не сорамна людзей запрашаць. А дагэтуль, як узгадвае намеснік дырэктара Гарадзеяскага цукровага камбіната Аляксандр Марчанка, даводзілася замежным партнёраў называць і сталічныя гасцініцы вацяк. «Гарадзеяскі фальварак» аказваўся надзвычай запатрабаваным — свабодным месцам амаль заўсёды ў дэфіцыце.

Выгаднае размяшчэнне пасёлка адыграе тут не апошняе ролю. Таксама як і ў маршрутах вандроўнікаў: Гарадзея знаходзіцца паміж Нясвіжам і Мірам — ці не самымі вядомымі беларускімі «брандзімі». Для пасёлка з амаль пяцісотгадовай гісторыяй развіцця турызму — перспектыва справа. Гарадзея актыўна развіваецца: паводле слоў Леаніда Качановіча, ужо зараз працуе тут на 30 працэнтаў больш, чым пастаянных жыхароў. Людзі ездзяць сюды на работу са Стоўбцаў, Баранавіч... Я неаднаму ўгадаў прыклад Гарадзеі, якая разам з легендарным Нясвіжам рэдка ўзгадалася. Зараз пасялок імкліва набірае папулярнасць у турыстаў.

— Мы распрацавалі некалькі маршрутаў, — адзначае дырэктар прадпрыемства «Нясвіж-турыст» Ігар Лагіновіч. — Азім з іх — па памятных месцах Вялікай Айчыннай вайны. Таксама прапануем турыстам і падарожжа па старажытніх сядзібам, прагулку на конным экипажы вакол замка.

Дарэчы, на адным з тых самых конных экипажаў мне давялося праехацца. І пазнаёміцца з чалавекам, пасада якога — «агент па гужоўму транспарту». Адрозніваецца ад іншых тым, што ў яго ў руках не проста гужы, а чары. Гэты чалавек называецца «агент па гужоўму транспарту».

НА ПАДАРУНКІ — 54 МІЛЬЁНЫ РУБЛЁЎ

Напярэдадні Новага года на Міншчыне паўсюль адбываецца дабрачынныя свята для дзяцей са шматдзетных і малазабяспечаных сем'яў, дзяцей-сірот, выхаванцаў прытулкаў і пацыентаў дзіцячых аддзяленняў раённых тэрытарыяльна-медыцынскіх аб'яднанняў.

Як паведамілі ва Упраўленні ідэалагічнай работы Мінскага аблвыканкама, удзел у навагодняй акцыі возьмуць работнікі міністэрства, прадстаўнікі дабрачынных арганізацый, аічынныя і замежныя спонсары. Для набыцця 6 тысяч падарункаў для дзяцей-інвалідаў, дзяцей-сірот, выхаванцаў дзіцячых сацыяльных прытулкаў і аічынскіх сем'яў Мінскага аблвыканкама выдаткавана 54 мільёны рублёў. Абласное навагодняе дабрачыннае свята адбудзецца 26 снежня ў Палацы культуры Барысава. Удзел у ім возьмуць 740 школьнікаў 5—11-х класаў.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

прыставак. Тэхніку сюды прыганышчэ з іншых куткоў Міншчыны — са Слуцка, Салігоршчыны, Клецчыны. Сёлета ў планаш — рамонт 35 камбайнаў, прычым гэтыя не толькі «Доны», а і гомельскія КЗС-10 і нават замежныя «Бізоны». Таксама будзе даведзена да ладу і 9 прыставак для ўборкі цукровых буракоў.


— Аб'ём рамонту вызначаны па заяўках сельскагаспадарчых прадпрыемстваў, — кажа галоўны інжынер ААТ «Капыльскі райаграсарыс» Анатоль Чаркас. — Каб зменшыць расцэнкі на працягненне работ, мы многае робім для аднаўлення шэрагу вядучых і дэталей, праводзім дадатковы дэмантаваныя спецыялістамі прадпрыемства тэхніка ніводнага разу не падвала. Пасля аднаўлення мы даём гарантыю на год.

Новае кола да камбайна «Дон» каштуе каля 1,5—2 мільёнаў рублёў. На Капыльскім райаграсарысзе за раз асвоілі іх аднаўленне па намясца тэхналогіі — ставяць надзейную латку з імпартных матэрыялаў. У гэтым выпадку рамонт «важыць» дзвесці 120 тыс. рублёў. Зразу, мела, што такая паслуга карыстаецца вельмі вялікім попытам — колкі ў Капыль цяпер вазьмуць з Нясвіжа, Узды, Клецка, Салігорска і з іншых месцаў.

Сельскагаспадарчы вытворцы каператры «Семежава» — гэта тэхнічныя праблемы няма, яе



Адсюль пачынаецца мемарыял ахвяр фашызму.



Прадавец магазіна № 16 Ганна Крочка прапануе думіць пачастунак.

хаваліся з XIX — пачатку XX стагоддзяў. Так што Нясвіж з цягам часу стане яшчэ больш прыбываючым месцам для турыстаў. Калі ўсё правільна арганізавана, то і сёння можна шмат чаго даказаць. Напрыклад, сёлета прадпрыемства «Нясвіж-турыст» ад аказання турыстычных паслуг зарабіла больш чым 40 мільёнаў рублёў. Вырашаюцца пытанні па стварэнні належнай інфраструктуры, па размяшчэнні і абслугоўванню турыстаў. Як паведаміў намеснік старшыні Нясвіжскага райвыканкама Аляксандр Майсеня, толькі ў Нясвіжы зараз працуе 2 рэстараны, 5 кафэ і 2 сталовыя.

Як справядліва лічыць Ігар Лагіновіч, тутэйшыя мясціны — адна з прырытэтных «кропкаў» у развіцці турызму ў Беларусі. Гэта тут добра разумеюць, таму імкнунца стварыць новыя адметныя аб'екты. Напрыклад, не так даўно пачала працаваць гасцей турыстычная база. Як паведаміў начальнік аддзела адукацыі Нясвіжскага райвыканкама Аляксандр Лях, побач плячэцка рэканструюваць яшчэ адзін будынак і зрабіць там самую сапраўдную сялянскую хату. Таксама тут расшычуецца парк, усталюваць спартыўныя пляцоўкі. А яшчэ пракавалі ад возера «канал», адкуль можна будзе выязджаць на лодках альбо ката-



Гарадзеяскі гатэль пад надзеяй аховы.

АДЭ НАРОД НА ПРОВАДЗЕ!

Слова не верабей... — гэта ведае кожны. А вась на радзі, дзе я некалі працаваў, дадаюць: «Зловяць — вылеціш»...

На валаску ад гэтага быў вядомы беларускі дыктар Ілья Львовіч Курган: гаворачы пра падводныя камані сваёй прафесіі, ён, прынамсі, расказаў...

У тых часах (60-я гады мінулага стагоддзя) да эфіру рыхтавалі вельмі адказна: па некалькі разоў перачытвалі матэрыял, вызначалі паўзы, змены інтанацыі. Ды і сам тэкст быў правяраны, адшліфаваны да апошняга знака...

У той раз — гэта быў нарыс, у якім апавядалася пра падзвіг, якому, як вядома, ёсць месца заўсёды. Пачынаўся ён словамі: «Танула кабета...»

Чаму, уключыўшы мікрафон, дыктар працягваў: «Танула кабылка...», ні тады, ні пасля растлумачыць не мог. Выслезла ўсё... Але ён не разгубіўся (воўшчэ тым значыць прафесіянале мастэрства!) і праз кропку дадаў «...А побач — танула кабета». Ну і далей — па тэксту. Пра выратаванне, адшліфаваны да апошняга знака...

У той раз дзень радзёў літаральна засыпалі тэлефоннымі званкамі (а потым і пісьмамі) з пытаннем: «А што сталася з той кабылкай: яна ж таксама танула? Яе — выжывілі?»

«Гэта мы пра што? Ага — пра мастэрства і прафесіяналізм. А яшчэ пра тое, якім уважлівым, якім неаб'яжымым быў некалі наш радзёўслухач.

Наталля ШВЕДАВА, г. Мінск.

Думай, галава...

Пасля вайны на нашай вуліцы засталася пара мужыкоў-інвалі-

маранах. Як бачым, для рэалізацыі цікавых ініцыятываў няма абмежаванняў. Тым больш што яны прыносяць надзярныя «дывідэнды» — напрыклад, ад турбазы ўдалося зарабіць каля 8 мільёнаў рублёў.

Паводле меркавання намесніка міністра спорту і турызму Часлава Шульгі, у кожным раёне варта вызначыць перспектывыя інвестыцыйныя пляцоўкі, дзе можна паспяхова развіваць турыстычныя прадукты, які будзе запатрабаваны. Існуе спеасаблівы «сацыяльны мінімум» паслуг, што павінны прапаноўвацца каля такіх аб'ектаў. Гэта 18—20 абавязковых умоў, выкананне кожнай з якіх не патрабуе вялікіх затрат. Да таго ж, як лічыць Часлаў Шульга, для абудавання інфраструктуры

Прадпрыемствам лёгкай прамысловасці пастаўлена ў гандлёвую сетку дастаткова колькасць дзіцячых навагодніх касцюмаў, якія можна набыць за 20—70 тыс. рублёў. У 250 крамах Мінскай вобласці арганізаваны продаж сувеніраў, ёлачных прыгаражнікаў, амаль ва ўсіх гандлёвых кропках па просьбах пакупнікоў праводзіцца камплектаванне падарункавых набораў і афармленне з тых тавараў, якія ёсць у наяўнасці.

Арганізаваны календы распродаж прадукцыі па зніжках цэнах. Змяніліся расцэнкі навагодняй прадукцыі як за кошт вытворцаў, так і ў выніку зніжэння альбо скасавання гандлёвых надбавак. Прадугледжана правядзенне святочных латарэй, з уключэннем зааховальных прызоў і падарункаў. Будучы наладжаныя тэатралізаваныя прадстаўленні для дзяцей і дарослых, а таксама дэгустацыя новых відаў харчовых тавараў мясцовых вытворцаў.

На Міншчыне разгарнуліся 39 ёлачных кірмашоў. Як паведамілі ва Упраўленні ідэалагічнай работы Мінскага аблвыканкама, пачыначы з 20 снежня, на 2 гадзіны прадоўжана работа многіх крамаў. 12 харчовых магазінаў будучы працаваць у краўласуцым рэжыме. Больш чым 100 «кропкаў», якія абслугоўваюць святочныя мерапрыемствы, плануецца абслугоўваць наведвальнікаў да 2 гадзін ночы, а ў навагоднюю ноч — да 5 гадзін.

Павялічана колькасць змен работы булачна-кандытарскіх цэхаў. З 23 снежня па 6 студзеня ў гарадах Міншчыны будучы наладжаны 45 кірмашоў і 85 выставак-продажаў прадукцыі ўласнай вытворчасці. Прадпрыемствамі грамадскага харчавання ажыццяўляюць прыём папярэдніх заказаў ад насельніцтва на выроб булачна-кандытарскай, кулінарнай прадукцыі і паўфабрыкатаў, а таксама заявак арганізацый і грамадзян на правядзенне святочных мерапрыемстваў. Падчас абслугоўвання ўрачыстасцяў наведвальнікам мяркуецца прапанаваць стравы беларускай кухні. У святочныя дні прадпрыемствамі грамадскага харчавання дадаткова плануецца выпусціць і рэалізаваць 60 тон кулінарных і кандытарскіх вырабаў.

Гараджане будучы мець магчымасць скарыстацца новымі відамі паслуг. У прыватнасці, можна заказаць дастаўку на дом дзіцячых падарункаў Дзедам Марозам з Снягуркай, тэатралізаваныя ранішнікі для дзяцей у рэстаранах і кафэ, дастаўка са сідкай банкетных страў і кандытарскіх вырабаў. Таксама прапануюцца паслугі харчу і афіцьянтаў па сервіроўцы і абслугоўванню хатніх банкетнаў, пракат посуду і сталовай бялізны.

Мікалай ЛІТВІНАЎ.

АДЭ НАРОД НА ПРОВАДЗЕ!

яго. І вась капаем мы неяк новы калодзеж: баба Каця, маладая суседка Люда і я круцім калаўрот, гамонім паціць.

— Баба Каця, — Людка пытае, — а што вы рабілі, я ваш дзядзька да іншых хадзіў (пра тое ўся акруга ведала. — Аўт)?

— Ды нічога, — уздыхае бабуля. — Хацеў ён, бедны, духі свае рваць, вась і параў. Здаровы ж быў... А нават да пенсіі не дацягнуў. А я і слабішшая... Ды жыву... Так што і ты, дачушка, калі што, крый Бог, не звяртаў асаблівай увагі. Усе яны, мужыкі...

Не паслухала, відаць, «дачушка», бо дзён праз колькі прыйшла да бабы «з літаром». Пытаецца: — Баба, а што рабіць, калі муж пабіў?

— Хм... — ківае галавою бабуля. — Галава ў цябе ёсць? — Есць... Як быццам? — Ну, дык думай тады, за што? І праўтаўраіся пакрысе. Л.К., Пастаўскі раён.

Не было б шчасця...

Гэта гісторыя адбылася з маім добрым знаёмым і акурат такой парой — перад Калядамі. Запрацілі яго, значыць, цесць з цешчай калоць кабанчына. Ад такой работы, а тым больш на першым годзе сямейнага жыцця ніхто ж не адмовіцца? Восі ён — загадзіўся, паехаў.

Хараша пасядзелі. Адно — стаміўшыся ж, ды на свежым паветры, з першачком... Зяця — з непрывычкі — на сон пахіпіла. Рашылі, што праз сені, у другую палову хаты яго не варта цягнуць: хай на печы пасіць. Гардзюжкі ж... Сам казаў, што туды ніколі не лазіў... Падсадзілі яго, папалылі, па той бох ночы і самі ўлягліся. Толькі прыснулі, — нёмы крык у хаце:

— Спасіце!.. Жывой я!.. Жывой... Откалі мяня? Цесць з цешчай на кухню. Свята ўключылі. Бацька — зяць на печы. Белы, як здань, вочы на выкае... Яму, прабачце, да ветру трэба было. А тут... Збоку дошкі, зверху дошкі, энзу мулка. Восі яму і падалося... Як у камедыі Гайдая: «Жывём замуровалі, дэмон!» ...Не цяжка ўявіць, які ж гэты зяць перажыў. Але ж... з карысцю: гарэлкі з той пары на зуб не бярэ. Ніколі.

Наталля ПАСТЭРНАК, г. Віцебск.

Лішнія дровы

Іванаў дом быў у вёсцы з самага краю, але не скажыце — дагляданы: з ладнымі пабудовамі, са стагамі вясоек — сена і дроў... Але ж запас, кажучы, бяды не чыніць: ён у нарыхтоўчыкаў яшчэ машыну купіў і, каб двор не завальваўся, паводаль скінуў, пры дарозе.

Праз пару дзён, прыцемкам, да яго двое ў дом завіталі. Пытаюцца: — Дзядзька, вам дровы патрэбны? — Не, — адказвае, — я ўжо купіў.

— Не дык не, — уздыхнулі хлопцы. І спакійна рушылі прэч — Іван за імі яшчэ дровы зачыніў. Павячараў, лёг спаць. А ранічкай прагнуўся, выйшаў у двор і вачам не паверыў: дровы яго, як карова языком зіпіла, на іх месцы толькі трэскі валоўцаў... Халіўся гаспадар за галаву, стаў трывожыць, стаў шукаць. Ды нічога не выйшла. Ведае цяпер, што запас — бяда чыніць. Хоць і вельмі рэдка.

Сцяпан НЕФІДОВІЧ, в. Любань, Луінецкі раён.

Р.С. Нехта з чытачоў, відаць, пакрыўдзіцца. Скажа, што апошнюю выліцу (пра дровы) чуў ужо. І не з Іванам, яна адбылася, а... Цалкам мацыва... Што не толькі з Іванам... І не толькі на Луінецчыне. Факт, што яна — адбылася!.. можа адбыцца ліч. Але ўжо не з вась. Вы ж палярджаны? А значыць — узброены. Пшыце.

Рубрыку вядзе Валадзіцян ДАУНАР.

Наша краіна багатая на ўнікальныя вытворчасці. Маладзечанскі завод металаканструкцый (ЗМК) — адна з іх. Завод знаходзіцца ва ўласнасці дзяржавы і з'яўляецца адным з буйнейшых у СНД вытворцаў халоднакатаных электразварных труб і металічных канструкцый для будаўнічага комплексу. Прадпрыемства займае плошчу ў 78 га, пад пабудовамі — 20,9 га, колькасць прадукцыі вымяраецца тысячамі тон, а даўжыня асобных вырабаў — дзесяткамі метраў. На заводзе дзейнічае пракатны стан магутнасцю 110 тыс. т/г па вырабу профільных труб і пракатная лінія фірмы «FATA» магутнасцю 40 тыс. т/г для вырабу сталевых (у форме трапецый) ліставых профіляў з ацынкаванай і ацынкавана-афарбаванай сталі. Колькасць працуючых — 1700 чалавек. Адным словам, маштабы тут — часоў СССР.

Сёння, як і ў тая часы, пастаўкі металапракату ідуць з Расіі і Украіны. Гатовыя вырабы скіроўваюцца, у асноўным, туды ж. Рыначная цана на металічныя вырабы для расіянаў і беларусаў аднолькавая. Транспартная складовая ў сабекошце — 10—12 працэнтаў, што, вядома ж, сказваецца на цане. Калі ж да знешніх фактараў дадаць некаторыя хібы ўнутраных умоў гаспадарання, то стане зразумелым, што ЗМК — у гаспадарчым жыцці краіны з'ява ўнікальная. Асабліва калі прыпомніць, што Беларусь была некалі металапрацуючым цэхам Саюза і што сёння гэтай даўно няма. Калі заходзіць размова пра эканамічныя дасягненні айчынных машынабудаўнікоў, то звычайна называюць 5—6 буйных прадпрыемстваў і ставяць кропку: працаваць на імпортнай сыравіне і камплектуючых без дзяржаўнай падтрымкі астатнія не здолелі. Калі ж і працуюць, то ледзьве зводзяць канцы з канцамі. Ва ўсякім выпадку так яны адказваюць на тэлефонныя званкі з рэдакцыі.

Чым жа тлумачыцца сённяшні поспех ЗМК?

Перш за ўсё наяўнасцю кваліфікаваных кадраў. За апошнія пятнаццаць гадоў металапрацуючыя прадпрыемствы страцілі іх з-за малых заробкаў. Маладыя арганізатары вытворчасці і спецыялісты шукалі і знаходзілі іншыя кропкі прыкладання сіл. Дзякуй Богу, на ЗМК касцюк інжынераў-спецыялістаў захаваўся. Гэта дазваляла і дазваляе весці падрыхтоўку вытворчасці на высокім прафесійным узроўні. Канструктары, тэхнолагі ў стане не толькі адпрацаваць канструктарскую дакументацыю і тэхналогіі, але і ацаніць дасканаласць будаўнічай канструкцыі, для якой яны прызначаны.

Вопыт — каштоўны здабытак. Гэта дае права маладзечанцам быць упэўненымі ў тых канструкцыях, якія вырабляюцца на заводзе. У Расіі ж пачаўся будаўнічы бум. Там на рынак выйшла безліч розных фірмаў і фірмачак. У лагоні за таннасцю будаўніцтва далёка не ўсе яны клопацца аб бяспецы сваіх аб'ектаў, закладваюць у чарцяжы правераныя навуковай і вытворчай практыкай запасы трываласці. Каб зрабіць праектныя работы таннымі, часта звычайныя архітэктары з дапамогай камп'ютарных праграм бяраць выконваць розныя будаўнічыя канструкцыі. Як адзначае дырэктар завода Міхаіл Аляксандравіч Ангерчык, гэта не можа не выклікаць пытанняў па трываласці некаторых аб'ектаў. Работы па праектаванні і вырабу металаканструкцый, як асновы ўсіх будынкаў, павінны выконваць толькі прафесіяналы.

Маладзечанцы трымаюць марку, імкнучыся мець справу з саліднымі заказчыкамі, з тымі, хто пабудоваў не адзін аб'ект, хто карыстаецца павагай калег. Але, як паступаць з малавядомымі заказчыкамі, калі яны гатовы плаціць? Пытанне для гаспадарніка не з лёгкіх. Ва ўмовах барацьбы за рынак кожны кліент важны. Тым больш што расійскія вытворцы металаканструкцый імкнучыся прадаць свой тавар па цэнах ніжэйшых, чым у беларусі, і часам гэта ім удаецца.

Ёсць таму шэраг аб'ектыўных і суб'ектыўных прычын. Тут і розныя ўмовы гаспадарання, розныя цэны на зыходную сыравіну і г. д. Але не трэба закрываць вочы і на тое, што Урад Расіі, заклапочаны тым, што беларускія тавары ў сектары металапрадукцыі займаюць значныя пазіцыі. З улікам недалёкага ўступлення Расіі ў световую гандлёвую арганізацыю ён ужо зараз праводзіць мэрэпрыемствы, скіраваныя на павелічэнне канкурэнтаздольнасці сваіх вытворцаў. Нашым прадпрыемствам даядзёцца лічыцца з узроставай якасцю расійскіх вырабаў і з тым, што на расійскім рынку будучы прысутнічаць металавырабы з іншых краін. Дырэктар у гэтых умовах усё часцей будзе выступаць не толькі як гаспадарнік, але і як дыпламат. За расійскі рынак трэба вучыцца змагацца.

За адзінаццаць месяцаў гэтага года гандлёвае салда паміж нашымі краінамі не на карысць Беларусі. Магчыма, у нейкай ступені паўплывала на гэта і спяганне падатку на дабуленую вартасць (ПДВ) у краіне — атрымальніцы тавару. Прынятая ў міжнароднай практыцы такая форма спягання ПДВ апраўдала сябе пры пастаўцы энерганосбітаў у нашу краіну буйнымі пастаўшчыкамі. Але нельга заплюшчваць вочы і на тое, што многія беларускія вытворцы паяцярпелі і працягваюць цягнуцца ад гэтага. Ва ўмовах адсутнасці мытнай мяжы паміж нашымі краінамі працэдура пацвярджэння вылаты падаць вельмі працяжка, збоі пры яе ажыццяўленні вядуць да эканамічных санкцый. Ёсць выпадкі, калі вытворцы з Расіі, каб не абмяжраваць сябе клопатам, адмаўляюцца ад здзелак з беларусамі.

— Дык як жа быць беларусам? Мо, скіраваць позірк

на Захад? — запытаўся я ў Міхаіла Аляксандравіча.

— Мы пастаўляем свае профільныя трубы ў Германію. Маём сертыфікат гэтай краіны, які дазваляе канкуруваць на яе рынку. Але будаваць будучыню на гэтых пастаўках марна. Сувесны рынак даўно падзелены, і ў ім толькі Кітай і Расія яшчэ доўга будуць заставацца гарантаванымі спажыўцамі металавырабаў. Трэба працягнуць волю, не звязаць на цяжкасці бягучага моманту, працягваць працаваць з расіянамі. Маё крэда — не рабіць імгненна вышэй. Паглядзіце, як мяняецца Масква. Паступова, ад цэнтра да ўсходу, вытворчыя аб'екты астапаюць там месца сучасным архітэктурным ансамблям невытворчага прызначэння. Вытворчасць са сталіцы пераносіцца ў раёны Маскоўскай вобласці. Як мы можам адвар-




Заводскія канструктары — гонар прадпрыемства.

нудца ад такой кропкі прыкладання сіл! Ды працы там — дай Бог пераварыць. Як ні круці, а мы бліжэй да Масквы, чым любя заходняя ў нас краіна. У тым, што тавараабарот паміж Беларуссю і Масквой за дзесяць месяцаў гэтага года ўзрос на 20 працэнтаў, ёсць і наш уклад. Так, расіяне цяпер, як і ўсе цывілізаваныя людзі, просяць паказаць тавар тварам. Дык давайце ў гэтым накірунку працаваць, дэманстраваць перад імі сваю пераўздызенасць (калі яна ёсць). Скажам, наш завод у гэтым годзе ўдзельнічаў у Міжнароднай выставе металу ў будаўніцтве і архітэктуры «Metalbuild-2006» і стаў дыпламантам у раздзеле лёгкіх металаканструкцый. Але лепшай рэкламай я лічу ўзвядзення з выкарыстаннем нашых металаканструкцый збудаванні. Толькі ў гэтым годзе ў Маскоўскую вобласць пастаўлена 6500 тон разнастайных канструкцый, у Санкт-Пецярбург — 2500 тон для будаўніцтва тэрміналаў, гандлёвых цэнтраў «АШАН», «Леруа-Мерлен», «ІКЕА», «Балтыйская жамчужына» і інш.

Завод вырабляе ад цвікоў у некалькі дзесяткаў міліметраў да тэлевежаў вышыняй у некалькі соцень метраў. З выкарыстаннем нашых канструкцый пабудаваны шматлікія аўтацэнтры фірмаў AUDI, TOYOTA, IVECO, VW у Расіі і Літве, вытворчыя карпусы іжорскага трыбунага завода ў Санкт-Пецярбургу. Там жа — перагрузачныя комплексы мінеральных угнаенняў, вугальныя тэрміналы, вежы марскіх маякоў і шмат іншых аб'ектаў. Наогул у Расію штогод пастаўляецца 50—60 працэнтаў усяго аб'ёму металаканструкцый. Вялікія аб'ёмы паставак ажыццяўляюцца ў Літву. З удзелам ЗМК вялося будаўніцтва Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі (1470 тон

У НАГУ З ЧАСАМ

Генеральны дырэктар РУП «Маладзечанскі завод металаканструкцый» **Міхаіл Аляксандравіч АНГЕРЧЫК** бачыць перспектывы развіцця прадпрыемства



Слесары-зборшчыкі цэха №1 Мікалай ВАСІЛЕВІЧ, Анатоль ПАЛЯКОВІЧ і Аляксандр ДЗЯРКА.



Электразваршчыкі Аляксандр ТАМКОВІЧ і Ілья КОЗЕЛ.



Заводскія тэхнолагі. Гэта яны «перакладаюць» мову чарцяжа на тэхналагічныя магчымасці прадпрыемства.

сабе лёс беспрацоўнага. У гранічна неспрыяльных умовах з 2002 года мы вырабілі каля 20 тысяч тон металаканструкцый, а за няпоўны год — каля 50 тысяч тон. За дадзены перыяд заробак узрос у 3,5 раза, аб'ём вытворчасці ў грашовым эквіваленце — у 5 разоў. Сёння наша прадпрыемства ў стане вырабіць 300 найменшай сталёвага металапракату замкнёнага і адкрытага профілю, вырабіць металаканструкцыі масай да 50 тон. Маладзечанцы ў стане вырабіць металапракат замкнёнага і адкрытага профілю, вырабіць металаканструкцыі масай да 50 тон. Маладзечанцы ў стане вырабіць 300 найменшай сталёвага металапракату замкнёнага і адкрытага профілю, вырабіць металаканструкцыі масай да 50 тон. Маладзечанцы ў стане вырабіць 300 найменшай сталёвага металапракату замкнёнага і адкрытага профілю, вырабіць металаканструкцыі масай да 50 тон.

— Аднак, ці не выцскаеце вы з абсталевання тое, што было закладзена ў яго яшчэ пры будаўніцтве завода, у 1968 годзе?

— Ёсць абсталеванне, якое працуе з тых часоў. Але ніхто не стане трымаць у тэхналагічным ланцугу абсталеванне, якое не забяспечвае адпаведнасці якасці. Нашы дасягненні ў сістэме якасці вытворчасці металічных будаўнічых канструкцый прайшла сертыфікацыю ў Нацыянальным цэнтры сертыфікацыі Беларусі на адпаведнасць СТБ ISO 9001-0001. У ліпені 2001 года заводская сістэма кіравання якасцю атрымала станоўчую адзнаку міжнароднай арганізацыі «Bureau Veritas Quality International», пасля чаго быў уручаны сертыфікат адпаведнасці міжнароднаму стандарту ISO 9001-2000. Мы маем дыплом Мінаблвыканкама як пераможцы ў галіне якасці за 2005 год, вельмі прэстыжны эквалагінны сертыфікат ISO 14000. Літаральна на днях Старшыня Савета Міністраў С. Сідорскі ўручыў калектыву завода прэмію Урада за дасягненні ў галіне якасці за 2006 год. Мы ўдзячны за такую высокую ацэнку нашай працы і надалей будзем будаваць перспектыву завода зыходзячы з высокай якасці нашай прадукцыі. Нам добра вядома, што і як яшчэ належаць зрабіць у гэтым накірунку. Мы ўкладвалі і будзем укладаць грошы ў новае абсталеванне і тэхналогіі. Налета мяркуюем зрабіць гэта ў размеру каля 1 млн долараў. Будуць патрэбны грошы і на куплю запчастак. Мы сочым, як развіваецца вытворчасць у канкурэнцыю з блізкага і далёкага замежжя і імкнемся не дапусціць іх пераваг.

— А за якія грошы будзеце гэта рабіць?

— Перш за ўсё разлічваем на ўласныя сілы, на дапамогу Міні-

тэрства архітэктуры і будаўніцтва, часткова будзем прыцягваць банкаўскія крэдыты.

Увогуле было б прасцей скажаць, чаго сёння не ў стане зрабіць ЗМК. Але стала гэта ў многім дзякуючы добрай кіраванню вытворчасцю. У камерцыйным поспеху ЗМК гэта ці не аснова.

Міхаіл Аляксандравіч Ангерчык лічыць поспех калектывным. І сапраўды, да лепшай долі вяло тое, што спецыялісты і простыя рабочыя верылі ў сваю зорку, нягледзячы на ранейшыя малыя заробкі не пакідалі прадпрыемства, аддавалі яму сваё здароўе і сілы. Але ў сённяшняй славе нельга змяняць заслугу і самаго дырэктара. На родным прадпрыемстве ён прайшоў усе прыступкі службовай лесвіцы. За чатыры гады дырэктарства Міхаіл Аляксандравіч вывеў ЗМК у перадавікі, набыў аўтарытэт, стаў дзяржаўцам, які хварэе за інтарэсы краіны. Пры гэтым ён застаўся сціплым і простым у абыходжанні чалавекам. Відавочна, сказваецца выхаванне. Бацька, ветэран вайны, шмат зведзёўшы на сваім вяку, вучыў чула адносіцца да людзей, быць абавязковым у абяцаннях. Стары і дагэтуль жыве ў родных Асіповічах, ганарыцца сынам, які і зараз не цураецца бацькоўскіх парад.

«Беларускія вытворцы зведваюць шмат цяжкасцяў. Ды лёс не пакінуў нам іншага выйсця, як змагацца за дабрабыт, — кажа дырэктар. — І не чакаць пры гэтым паляпшэння рынковых умоў. Трэба працягнуць волю ў намерах, трэба павяжаць канкурэнты і здымаць каляшні перад заказчыкам. Трэба крышачку ісці з апераджэннем, бачыць рэальныя працэсы развіцця незалежна ад палітычнай ці іншай кан'юнктуры. Бізнэс — інтэрнацыянальны.

Мы бачым, як развіваецца замежны рынак. Мы будзем развіваць вытворчасць той наменклатуры вырабаў, якая гарантавана запатрабавана. Наша вытворчасць мае для гэтага дастатковую гнуткасць. Ну а лепшая рэклама — дробасумленнасць беларускіх рабочых. Мы не зробім ані кроку назад. Хай аб гэтым ведаюць як нашы канкурэнты, так і жыхары Маладзечна, якія звязваюць з працай на заводзе свае асабістыя надзеі і перспектывы».

Віктар ХУРСІК

Представительство «Молодеченского завода металлоконструкций» в Москве: Россия 119034, г. Москва ул. Пречистенка, д. 13, эт. 5

Тел.: (+7-495) 248 81 11 Факс: (+7-495) 201 42 66 Моб.: (+7-916) 882 14 72

Республика Беларусь, 222310, Минская обл., г. Молодечно, ул. В. Гостиниц, 31а. Тел.: +375 (1773) 7-04-02 Факс: +375 (1773) 5-24-01

В ОСНОВНОЙ АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ, ВЫПУСКАЕМОЙ ЗАВОДОМ, ВХОДЯТ:

1. Металлоконструкции «Молодечно» для бескаркасных зданий, с подвесными кранами грузоподъемностью до 5 т, мостовыми кранами грузоподъемностью до 50 т, утепленные и холодные, с внутренним и наружным водоотводом, уклоном покрытия 10 процентов, пролетом 12, 18, 24, 30, 36 метров по стальным, железобетонным и кирпичным колоннам под кровлю из профнастила. Количество пролетов и длина здания — без ограничения.
2. Строительные конструкции различного назначения, конструкции башен связи, морских маяков.
3. Панели стеновые трехслойные с обшивками из оцинкованно-окрашенного профнастила с минераловатым утеплителем по шифру 172 КМ6-96.
4. Панели каркасные, стеновые и кровельные, трехслойные с обшивками из оцинкованно-окрашенного профнастила с минераловатым утеплителем, со встроеными окнами, дверями, воротами.
5. Доборные элементы для оформления стен из панелей (парапеты, сливы, нащельники).
6. Профнастил оцинкованный и оцинкованно-окрашенный с высотой гофра 14, 21, 35, 50, 75, 114 мм.
7. Ворота распашные и откатные с электроприводом.
8. Зенитный фонарь глухой и открывающийся.
9. Светоаэрационный фонарь глухой и открывающийся.
10. Светлоаэрационный фонарь глухой и открывающийся.
10. Экологически чистые надземные и подземные резервуары горизонтальные цилиндрические с двойной оболочкой для хранения нефтепродуктов объемом 5, 10, 15, 25, 32, 50, 75 м³.
11. Швеллеры стальные гнутые от 100 х (50 х 80) до 200 х (50 х 80) мм.
12. Профили:
 - холодномонтажные сварные, квадратного сечения от 50 х 50 до 180 х 180 мм, прямоугольные — от 50 х 25 до 200 х 160 мм с толщиной стенки 2 х 8 мм.
 - холодномонтажные сварные, квадратного сечения от 50 х 50 до 90 х 90 мм
 - холодномонтажные сварные, квадратного сечения от 100 х 100 до 180 х 180 мм
 - холодномонтажные сварные, прямоугольного сечения от 50 х 25 до 90 х 50 мм
 - холодномонтажные сварные, прямоугольного сечения от 100 х 40 до 160 х 80 мм
 - холодномонтажные сварные, прямоугольного сечения от 160 х 120 до 200 х 160 мм
13. Профили стальные гнутые С-образные равнополочные.
14. Профиль стальной гнутый зетовый.
15. Трубы круглые диаметром от 57 до 219 мм.
16. Просечно-вытяжной настил ПВ 508, ПВ 408 шириной 500, 600, 710, 800, 900, 1000 мм.
17. Переплеты стальные оконные по шифру 640КМ.
18. Ограждения дорожные металлические барьерного типа — комплектные.

строительные металлоконструкции
www.mldzmk.ru

САПРАЎДНЫ ДЗЕД МАРОЗ

«Хочам снегу!» —

просяць дзеці ў Дзеда Мароза з Буйнічаў

— Добры дзень, дарагія дзеці і дарослыя! Рады вас бачыць! — шчыра і па-беларуску вітае Дзед Мароз гасцей «Беларускай вёскі» — новага комплексу для адпачынку ў этнастылі, што ў пасёлку Буйнічы пад Магілёвам.

У Дзеда Мароза беляга кучаравыя барада, вусы і бровы. Чырвоная паліто расшыта моднымі паэткамі. Цераз плячо — кайстра з цукеркамі для заахоўвання маленькіх артыстаў. У руках Дзеда — чароўны пасах. У цэнтры навагодняй «кебаны» — галагенавая лялька для большага эфекту: новыя тэхналогіі ўваходзяць у жыццё нават казачных персанажаў. Хто да посаха дакранаецца і загадае жаданне — яго абавязкова здзейсніцца, абяцае Дзядуля. «Хочам снегу і марозу, каб былі горкі і снежкі!» — гучна патрабуюць дзеці, якія прыехалі разам са сваімі бацькамі з Жодзіна, з Беларускага металургічнага заводу.

«Пасля 21 снежня ўсё будзе!» — урачыста абяцае Дзед Мароз. Грамадскасць вакол радасна загуляла ў прадказанне хочаць верыць усім. Пакуль жа навагодняй экскурсіі ў «Беларускэй вёсцы» праходзяць на фоне зялёных газонаў. На клумбах, падаецца, працянаюцца кветкі. І нават сонейка з-за хмараў выглядае неяк пасеванаму. Так што Дзед Мароз са Снягуркай-бландзінкай і Бабай Ягой — бадай што адзіна прымета стабільнасці ў сёлёную незразумелую перадавагоднюю пару.

Між тым навагодняя экскурсія ў «Беларускэй вёсцы» ідзе па плане. Карагодны вакол ёлкі, бліны ў карчме, народныя рамёствы. Дзеці бягуць натоўпам на гульнявую пляцоўку да Бабы Ягі, хоць сямья малая спачатку трохі пужаюцца рэалістычнай гумай маскі.

Дзеці спрабавалі вымяняць у мяне чароўную мятку за мабільны тэлефон, — смеецца Лілія Філякоўская, якая іграе ролю Бабы Ягі. Але потым, калі даведлася, што мятку не лятае, бо няма інструкцыі, здзелку адмянілі.

А дзеці з горада Горкі нядаўна правяралі, ці сапраўды Дзед Мароз сустраў іх на экскурсіі. Цягалі за бараду, але так і не прыйшлі да цвёрдага меркавання. Многія юныя «спецыялісты» ў справе распазнавання Дзеда Марозаў не выключваюць, што так, сапраўдны.

А праўда такая, што 64-гадоваму Уладзіміру Дзмітрыевічу Цішчанку можна і не

накладаць грым, каб іграць ролю Дзеда Мароза. Энергічны, падцігнуты, белабая усмешка і добрыя блакітныя вочы. І вопыт: ён «дзедамозіць» больш за 40 гадоў!

Уладзімір Дзмітрыевіч родам з Украіны, прафесійны работнік культуры. Заўсёды і ўсюды быў актывістам-арганізатарам, на любы навагодня ролі пагаджаўся без сумнення, з бласкам спраўляўся і веселіў народ без стомы. А кар'еру Дзеда Мароза пачаў, калі ў яго нарадзіўся сын і пайшоў у дзіцячы садок. Цішчанку стала крыўдна за дзяцей, якія на навагодніх ранішніках гулялі разам з «Бабай Марозам», у якой у першую ж хвілінку пазнавалі выхавальніцу. На тым ранішніку Уладзіміра Дзмітрыевіча сын пазнаў толькі па штанах. Так нарадзілася ідэя наладзіць працу прафесійных дзеяў Марозаў. Праўда, за савецкім часам Цішчанка і яго навагодняя кампанія працавалі бясплатна і лічылі справядлівым, калі іх энтузіязм узнагароджвалі шчодрым святочным застольем.

Лёс закінуў Уладзіміра Дзмітрыевіча ў горад Надым Цюменскай вобласці, дзе спазнаў сапраўдных сibirскіх марозаў. Праўда, ён цяпер сцяраджае, што тамтэйшых сукіх мінус 40 лепш пераносіцца, чым нашы вільготныя мінус 10. На Поўначы ён кінуў сферу культуры і пайшоў зарабляць грошы — стаў вадзіцелем аўтобуса. Але і там не забываўся на сваё «хобі». Жонка распісвала аўтобус навагоднікі ў зорамі, а сам Цішчанка садзіў за руль у дзедмарозаўскім строі. У святочным аўтобусе здараліся і танцы пад прыёмнік, і вівшаванні ад святара з Ражствам. Пасажыры былі вельмі задаволеныя.

Жонка Цішчанкі — магілячанка, і ён пераехаў у Беларусь пасля чарнобыльскай аварыі, калі радыяцыйная навала закрэпнула яго родныя мясціны.

— Мне спадабаўся тутэйшы народ, — тлумачыць свой выбар Уладзімір Дзмітрыевіч. — Мы, канешне, славіліся — блізка па духу. Але мяне ўразіла працавіцтва беларусаў. У Украіне зямля лепшая, як гавораць — масла. А тут, каб на кавалак хлеба з маслам зарабіць... Я больш нідзе



не бачыў, каб людзі так шмат працавалі. Калі прыехаў у Магілёў, то настойліва шукаў працу, каб і калейку зарабіць, і самоу не ленавацца, рухацца. Але пенсіянеру цяжка знайсці месца. Тады і спатрэбіліся старыя «дзедамозаўскія» навікі, якія сталі дадатковай крыніцай дахода да працы вартуаўніка і рабочага дзіцячага садка. Даводзіцца «круціцца», затое ёсць грошы на жыццё і, што немалаважна, абслугоўванне аўтамабіля.

Дарчы, і цяпер даводзіцца ў строі Дзеда Мароза за рулём ездзіць. Звычайна супрацоўнікі ДАІ не паспяваюць адзінцілі яго спыніць, ды і правільна дарожнага руху ён ніколі не парушае. Толькі аднойчы, спалхнуўшыся на адной карпаратыўнай вечарыне, як куля нёсся да іншага святочнага стала, каб паспець да 12 гадзін. У распарадкі Дзеда Мароза былі толькі пяць хвілін, але вуліцы абласнога цэнтру ў той час былі, самі разумеюць, пустэльныя...

Цішчанка штогод працуе ў навагодня святых Дзедам Марозам. Не толькі на вялікіх вечарынах, але прыязджае і ў сям'і. А сёлета падпрямства «Магілёўаблтуррыст» наладзіла конкурс Дзядоў Марозаў, дзе перамог Уладзімір Дзмітрыевіч разам з пляменніцай жонкі Юліяй Вяцінай у вобласці Снягуркі. У Буйнічах Дзед Мароз пасяліўся як мінімум да канца святаў, і з дапамогай турфірмы суды прыязджаюць на экскурсіі ў усёй Беларусі.

— Якім павінен быць сапраўдны Дзед Мароз? — сур'ёзна перапитуе Уладзімір Дзмітрыевіч. — Па-першае, з сапраўднай душой і стаўленнем да дзяцей. Дзіця не

магчыма падмануць, з ім трэба размаўляць па-даросламу. І, па-другое, прыгожае адзенне: у мяне строй Дзеда Мароза застаўся са старых часоў, жонка-майстрыха мне яго рамантуе штогод. І, канешне, прыстойнасць: ад сапраўднага Дзеда Мароза не можа ісці пах спіртнога. Толькі тады дзеці паверыць у цябе. Наогул не сакрэт, што адкрытыя, агоньняты патыліцы шышлі ў нябыт. (Нават мужчынская мода прычоскі дэманструе што заўгодна, толькі не сціпласць і прастату кароткіх валасоў.) Па сутнасці, у модзе застаюцца старазныя знаёмыя карэ і паж. Карэ наогул з'яўляецца «фундаментам» для многіх вынаходніцтваў у стрыжках. Такім чынам, класіка застаецца, але абавязкова ўвесь час абнаўляецца майстрам: карэ можа быць нават з элементамі асіметрыі.

Трэба жыць, а не пражываць жыццём! — такі запавет Дзеда Мароза з Буйнічаў. — Жадаю, каб кожны чалавек знайшоў у сабе смеласць і мудрасць ісці да сваёй мары. Трэба ў жыцці знайсці сваю справу, самую добрую для сябе і вельмі патрэбную для іншых людзей. Тады будзе добра жыць усім. Жадаю вам цягла і ўдачы, каб сёлётыя зіма была хоць і нехалодная, але ўсё ж са снегам.

Ілона ІВАНОВА.

«Прасуем» валасы. Або начосваем

Выглядаць у святочныя дні прыбабна без лішніх намаганняў і грашовых растрат можна ў гэтым «халодным» сезоне без праблем. Галоўнае — не рабіць рэзкіх змен, не здраджваць сабе, а толькі ўдаскаляваць тое, што дала прырода.

Па-першае, трэба заўважыць, што зіма 2006/2007 — гэта ўсё ж такі час года з кароткім светлавым днём і сціплымі фарбамі ў прыродзе. Гэта значыць, што як і любой зімой, яскравасць, сакавіцасць ды кідкасць адыходзяць на задні план — да натуральна цёплых, жывых і жваваў дзён. З намі зараз застаюцца стрыманасць, прыгушанасць, глыбінна. Як па форме, так і ў колеры.

Наогул не сакрэт, што адкрытыя, агоньняты патыліцы шышлі ў нябыт. (Нават мужчынская мода прычоскі дэманструе што заўгодна, толькі не сціпласць і прастату кароткіх валасоў.) Па сутнасці, у модзе застаюцца старазныя знаёмыя карэ і паж. Карэ наогул з'яўляецца «фундаментам» для многіх вынаходніцтваў у стрыжках. Такім чынам, класіка застаецца, але абавязкова ўвесь час абнаўляецца майстрам: карэ можа быць нават з элементамі асіметрыі.



Сярод тых, чый кашалёк не галадзе, папулярна нарочыцца хвасты, а дакладней, некалькі пасмачка. Скажам, коротка падстрыжаная макушка спалучаецца з абароненай 2—3 пасмамі патыліцай. Пасмы — прамыя, доўгія, свабодныя і незразумела доўгія пачынаюцца. Салонная працэдура нарочыцца — не складаная, але дарагая.

Кончкі на стрыжках і нават на доўгіх валасках могуць быць «іранымі», няроўнымі, на доўгіх пры гэтым дасягаюцца эфект шматслойнасці. Дасканалая прамая, выразная лінія захоўваецца выключна ў грывах. Яны цяпер «тупыя», густыя і нават маўсяныя. Такую грывку майстар спалучае не толькі з доўгімі ва-

ласамі, але і з ірванай стрыжкай. Канешне, застаецца з намі завіток. Паветраны, не зафіксаваны, «разбіты» і ўзлашчаны, таму шчыры, дасканалы, круты ўсё яшчэ не вяртаецца. Рап-тоўна вярнуўся, праўда, наош. Але не той, што гадоў дваццаць таму моцна заліваўся лакам на два дні, а лёгкі, як воблака ці... дзьмухавец. Магчыма, гэта не самы сур'ёзны варыянт, у сэнсе не на кожны дзень, аднак пры гэтых абставінах — у спалучэнні з адпаведным адзеннем і макіяжам глядзіцца вельмі стыльна.



Радуюць і коскі. Толькі не літаральна, а напалову распеленыя, у вачэрні прычосках схаваныя так, што і не здагадаешся пра іх наяўнасць.

Кожны майстар цырульніцкага мастацтва мае пад рукой «праскі» — гэты тэрмічны даламожнік для дасягнення максімальнай гладкасці і шаўкавістасці валасоў.

Макіяж і валасы прагнуць цёмных колераў: шакаладных — ад малочнага да горкага, фіялетавага, фіялету з насычаным чырвоным, прыгушаным рыжым, тэракатавым, які не дае шкаладнаму здавацца сумнаватым. Бландзінікі — па-за канкурэнцыяй, і па-ранейшаму ім трэба імкнуцца да натуральнасці, якая дасягаецца выкарыстаннем некалькіх — 3—4 светлых адценняў.

Нельга забываць, што ў адзенні, макіяжы, прычосках яшчэ пануе готыка, якая не любіць мітусні і стракатасці. Зіма



Шык-шок



толькі замацоўвае прыхільнасці готыкі. Калі летам былі запатрабаваны, скажам, такія колеры, як золата і салатавы, то зімой гэта — бжэвы і ізумрудны. Паболей чорнага і карычневага. Але ні ў якім разе не ў адціноце, а на кантрасте з іншымі адценнямі.

Нават бляскі і памады — цёмныя або ненасычаных, спакойных адценняў.

Парада свабоднага стыліста Ксеніі КОТ:

— Асноўная тэндэнцыя прычоскі — рух, дынаміка. Стыльнасць паходзіць ад лёгкага беспарадку. Любую стрыжку можна ўкласці самастойна. Для гэтага апуюцца галаву і пасушыце валасы феном супраць іх росту, зафіксуіце кончкі нявялікім аб'ёмным лаку або нанясце лак і



проста паціскайце валасы ў руцэ. Памятайце, што аб'ём цяпер захоўваецца на ўзроўні падбародку, скулы. Галоўнае, стайлінг застаецца свабодным, без выкарыстання вялікай колькасці спецсродкаў. У любы момант вечарыні вы павіны будзе праблем прапавіць ці нават абнавіць сваю прычоску. Святочнасць можа дасягацца з дапамогай заколак са стразами, пер'я, стужкі і нават банта. Дарчы, не забудзьце пра выкарыстанне стра-зубы ў макіяжы. Звычайна іх размяшчаюць над бровым. Вочы фарбуюцца з выкарыстаннем цёмных, глыбокіх адценняў.

Святлана БАРЫСЕНКА. Фота Аляксандра ПІЛЬЧАНКІ.

Ёсць рэцэпты!

Альбо На пампшкі да Алены

Сёння, як і абяцала, пагаворым пра навагодні стол. Усе ўжо ведаюць, што надыходзіць год Вогненнай Свінкі, жывёліны вельмі пазітыўнай, абшчачанай зоркамі. Галоўная ноч 31 снежня парадуе нас жывымі святочнымі эмоцыямі, арыганальнымі ідэямі, і ў асаблівасці — кулінарнымі пошукамі. І наогул, не абмяжоўвайце сябе ў гэту ноч ні ў чым, накрыйце стал пшына, урачыста, з мноства розных прысмакаў — свіння любіць балываць. Менавіта ў гэтым годзе салата «Аліўе» будзе як ніколі дарчы, бо свінкі вельмі любіць гарох і ўвогуле бабовыя. Абавязкова ўключыце ў меню салаты, свежую гародніну і фрукты. З фруктаў лепш за ўсё выбраць апельсіны, мандарыны, персікі, хурму, яблыкі. Асабліва Кабанчыку падаюцца бульба, капуста, агуркі і яблыкі, таму нядрэнна было б прыдумаць больш розных страў з гэтымі інгрэдыентамі. А вось птушка або ялавічына на стале абавязкова спадабаюцца Сабакі. Таму, самі разумеюць, цалкам можна дагадзіць і першым, і другім. З напояў аддаваць перавагу свежавыжытым сокам, бо Свінкі сімвалізуе стыхію вады. Адмоўца ад халоднага і эскалопаў: хоць Вогненная Дзедзя смажанна-варэнна не баіцца, але з'есці імянініцу з цыбулькай ды хрэнам... Каб вашай сям'і спадарожнічаў у будучым годзе фінансавы дабрабыт, напачытае ўсе разам пшыных, апетытных пірагоў. Тут важна менавіта ручная, сумесная работа. Бо Свінця — калектыўная жывёла. Таму і сустрэкаць Новы год трэба ў вялікай кампаніі з блізкімі сябрамі і сваякмі. Галоўнае — не зарыцца пад канец вечара «лычкама» у аліўе!

Свінкі на шчасце

Можна, вы скажаце, што нічога асаблівага ў гэтай страве няма. Але вясёлыя мордачкі парасят абавязкова павіны прынесці ўдачу ў гэтым годзе. І ўвогуле, ежа ў навагоднюю ноч павіна быць вельмі хатняй, не думам, што Свінкі прыйшліся б даспадобы амары, вустрцы і іншыя рэстаранна-вынаходкі.

Вазьміце: дражджавое цеста, начынку (напрыклад, вараная згушчанае малако, марцыпан, хурму, жэм аб густое варэнне і г.д.), 1 яйка, 100 г цукровай пудры, крыжы шакаладу.

На паспяваным мукоты стала трэба раскатаць цеста ў пласт таўшчыняй 4—6 мм. Выразаць цотную колькасць кружкоў дыяметрам 8—10 см. З абрэзкаў цеста выразаць у два разы менш кружкоў дыяметрам 4—5 см для носа і прамавугольнай 4x2 см для вухаў. Прамавугольнікі закружліць з аднаго боку, а ў маленькіх кружках прапраць па дзве дыркічкі. У сыроча яйка аддзяліць жаўток ад бялка. Да жаўтка дадаць 1—2 сталовыя лыжкі вады і размяшчаць. На палавіну вялікіх кружкоў пакаласі начынку, краі змазаць жаўтком, накрывць астатнімі вялікімі кружкамі і злёгка абціснуць краі.

Змазаць парасячыя лычыкі і вушкі жаўтком і наляпіць на вялікіх здвоеных кружкі цеста. Вушкі прымацоўваць спачатку ўверх закружленымі канцамі, а потым загінаць іх уніз. Выкладзі свінак на змазаную алеем бялку, змазаць жаўтком і пакінуць на 30 хвілін. Яшчэ раз змазаць жаўтком і паставіць у разгартую да 220° С духоўку.

Бялок узбіць з цукровай пудрай. Калі свінкі спякуцца, зрабіць ім вочы з бялковай масы і паставіць яшчэ на 1—2 хвіліны ў духоўку. Дастань свінак з духоўкі і ў цэнтр кожнага вока пакаласі па круцінцы шакаладу.

Салата з фасолі

Вазьміце: па 1 бланшчаны кансерваваны шпампінёўна і чырвоная фасолі, 100 г сыру, 150 г вэндліны, некалькі лістоў кітайскай салаты, 3 зубчыкі часнуку, кіну і маянэз на смак.

Шпампінёўны і фасолі выкладзі ў друшляк. Сыр, вэндліну, кітайскую салату парэзаць саломкай. Усе інгрэдыенты змяшчаць, дадаць праціснуты праз прэс часнок, нарзаную кіну, заправіць маянэзам.

Салата «Святая свінкі»

Інгрэдыенты: курцыя (зрудкі, адварны і зробна нарзананы) — 1,5 шклянкі, курага — 500 г, зялёная салата, 1 яблык, аржы (здробнены) — 1 сталовая лыжка, маянэз — 2 сталовыя лыжкі, смятана — 3 сталовыя лыжкі, соль, цукар — на смак.

Дробна парэзаннае мяса, абрыскі і яблыкі перамяшчаць, заправіць. Для запраўкі старанна змяшчаць смятану, маянэз, на смак прыправіць цукрам і, калі неабходна, соллю. На вялікім блюдзе або падносе раскладзі зялёныя салатныя лісты, а на іх акуратна порцыямі выкладзі салату, зверху пасыпаць аржыкам.

«Ядомы» анекдот

Навагодняя ноч. На гадзінніку без чэрці гадзіна.

— Афіцьянт, у ўжо паўгадзіны спрабу адрэзаць кавалак ад гэтага шніцля!

— Можаце не спяшчацца, сэр. Сёння мы зачынемся ў сем гадзін раніцы.

— І колькі каштуе такі здаровы пучок кропу? — спытала жонка, убачыўшы мужа з блыкай.

Навагоднія прыкметы

Сустрэча з белым канём абяцае шчасце

Каб увесь год у вас вадзіліся-не пераводзіліся грошы — папрасіце ўсіх сваіх даўжнікоў вярнуць іх. Даламажыце сваіму лёсу! Ёсць некалькі метадаў выпраўлення сітуацыі. Калі не атрымаўся раней, гэта можа абдыцца пад бой курантаў, за святочным сталом. Але важна паспець менавіта да наступлення Новага года, бо не варта ў першы дзень новага года вяртаць даўгі — інакш увесь год будзеш расплачвацца. Дарчы, калі самі разлічыцца на рэшце са сваімі крэдытарамі, то ў наступным годзе ў вас будзе ўдвай менш праблем, і не толькі з грашамі: гэта прынясе здароўе і папярэдзіць мноства непрыемнасцяў.

Можна скарыстацца і іншымі спосабамі, каб у новым годзе спадарожнічаў фінансавы поспех. Усходняя астралогія раіць пакаласі на дно халадзільніка чырвоную торбачку з трыма меднымі манеткамі — абавязкова рошкэй уверх. Справа ў тым, што халадзільнік у наш час сімвалізуе бочку з рысам, якая ў Старажытным Кітаі была сімвалам багачы і працітанна.

Існуе і трэці спосаб выправіць свае фінансавыя цяжкасці. Пасля таго, як вы крыку па-вясельяце, парадуюце сябе і гасцей рознымі розыгрышамі, жартамі, у момант, калі гадзіннік прабе поўнач, абавязкова пазвініце манеткамі (якіх у нас зараз няма, але, можа, дзесяцік заваляліся з савецкіх часоў ці замежных паездак) у кішні — Меркуры (ён жа Бог гандлю) пачуе, прыляціць у ваш дом і абавязкова адорыць дабрабытам!

Шчасце абяцае сустрэча з белым канём (маецца на ўвазе не той, які часам з'яўляецца пасля зацяжнага святкавання) ці з блакітнавокім бландзінам.

Добра, калі, выходзячы з дома, сустрэнеце дабрадушнага вялікага сабаку. Лепш за ўсё, канешне, сустрэць аўчарку і зусім ідэальна было б, каб барбос кінуўся вас вітаць і паспрабаваў лізнуць.

Не забудзьцеся зазірнуць у паштовую скрынку — звычайнаю і электронною: калі вы знойдзеце там дзелавую прапанову, то абавязкова згаджайцеся, не адкладваючы разна-

не на потым. Наогул, атрымаць пісьмо 31 снежня ці ў навагоднюю ноч — вельмі добрая прыкмета.

Каб у надыходзячым годзе пазбегнуць мітусні і дарэмных страт, трэба загадзя дакладна спланаваць свята. Калі ўсё пройдзе як па маслу — увесь год у вас будзе здзяйсняцца ўсё задуманае і запланаванае.

А вось дрэннай прыкметай лічацца разбітыя і дарэмныя страт, трэба загадзя дакладна спланаваць свята. Калі ўсё пройдзе як па маслу — увесь год у вас будзе здзяйсняцца ўсё задуманае і запланаванае.

Сярод добрых навагодніх прыкмет ёсць і такая: шчасце абяцае знойдзены падкова і нават... камячок гною, які трапіць пад ногі. Для тых, каму пашануе з падковай ці гноем, год будзе вельмі паспяховым і дзелавым плане. Акрамя таго, неба падказвае нам, што надшы год час завесці сям'ю ці зарэгістраваць адносіны, якія ўжо існуюць.

А вось тым, хто сур'ёзна настроены пацяць з Новага года новае жыццё, рэкамендуецца правесці асаблівы рытуал — зрабіць вогнішча, на якім можна спаліць усё тое, з чым хочаце развітацца. Калі няма старых непатрэбных ці тых, якія перахаджаюць, рэчэй, то прыгатыць запісачкі і прадметы, якія сімвалізуюць вашы змусціны і няўдачы: яны і стануць «калівам». Нападзіць ля вогнішча танцы, карагоды з песнямі. Важна, каб уся дрэнная інфармацыя аб праблемах, хвароббах выйшла з вас і загарэла ў агні. У час рытуалу важна захоўваць здаровы сэнс і цвярозны розум.

Поспехаў у надыходзячым годзе!
Падрыхтавала Ірына АНТОНАВА.

Калядныя варожбы

З якога боку прыйдзе? Чыйго роду будзе?

Калядныя наш мела некалькі накірункаў развіцця абрадавага дзеньня. З аднаго боку, абход калядоўчыкаў быў актам калектыўнай магіі, скіраванай на ладны прыбытак у новым сезоне сельскагаспадарчых, найперш земляробчых работ. У абрадавую стыхію свята ўключаліся ўсе жыхары вёскі. З другога боку, калядныя ночы, паводле ўяўленняў нашых далёкіх продкаў, «адрывалі нябёсы» і тым самым давала людзям магчымасць далучыцца да незвычайнага канала п'ясавызначальнай інфармацыі, да таго сусветнага, магчыма, райскага «банка даных», і тым самым паспрабаваць зазірнуць у заўтрашні дзень. Натуральна, што перш за ўсё пытанні лёсу цікавілі моладзь перадышлобнага ўзросту — дзятучат і хлопцаў, якія ці то самі марылі стварыць сваю сям'ю, ці то быць час ад часу нагадваць па тым, што час умацаваць гаспадарку яшчэ адной парай дужых і ўшвухных.

У большай ступені прадчынчыць тамяніцы свайго заўтрашняга дня імкнуліся дзятучаты перадышлобнага ўзросту. Ім трэба было рывтавацца да пяхаходу ў іншую, чужую, сям'ю, таму, вядома, ж карцела даведацца, адкуль з якога боку будзе хлопец, чыйго роду

данніямі і тым самым атрымлівала ўсё новае штуршок для ажыўлення ў кожных новымі пакаленнямі вясковай моладзі. Такія зацікаўленасць не маглі не ўплываць на тое, каб колькасць варыянтаў падключэння да сусветнага інфармацыйнага канала паступова пашыралася, а самі варыянты варожбаў ускладняліся і станавіліся складавай магіі і зятэр'язму.

Прывадзім некалькі прыкладаў калядных варожбаў, якімі ў свой час карысталіся дзятучаты.

1. Дзятучына брала кавалачак куці (а дакладней, яе трэба было ўзяць неупрыкмет, каб ніхто не бачыў) і перад тым, як легчы спаць, кляпа пад падушку. Затым пад ложак ставіла міску з вадою. «А як жа!» — падхалпіла гаворку Ніна Барысавна Махчанка, — мне прынісуць сон, што мой хлопец прыйшоў да мяне ў сарочцы з кароткімі рукавамі. Як жа я смяялася, калі ён прыйшоў да мяне сватацка. Адно ў адно, што ў сене: і прычоска такая, і тыя ж рукавы караткаватыя. Дзятучы Богу, да гэтага часу ўдваіх жывём».

Вера ў тое, што варожба можа спраўдзіцца, перадавалася ад пакалення да пакалення, штогод падмацоўвалася воль такімі «трапнымі» папа-

Парадак у доме

Усходні гараскоп на наступны тыдзень У Блізнят — новыя крыніцы даходу, у Ракаў — час буйны



СКАНВОРД Склаў Андрэй МІХАЙЛАЎ. A crossword puzzle grid with various clues and images of people and objects.

АВЕН. Добры час для калектыўнай дзейнасці, сустрэч з сябрамі, сумесных праектаў. Шмат карысці можа прынесці аднаўленне старых знаёмстваў і дзелавых сувязяў. Пачынаючы з пятніцы накіроўвайце сваю энергію на вырашэнне праблем, якія патрабуюць актыўнасці і напорыстасці, але не забывайцеся і пра вытэрміў і цяпернасць. У асаблівым жа перыядзе не такі спрыяльны: тут якраз лепш устрымацца ад актыўных дзеянняў, не ісці на кампрамісы. Займіце пазіцыю чакання, дакладна вызначце сваё месца, будзьце больш цяперлівымі да родных.

ЦЯЛЕЦ. Разумна будзе не ўзвільчаць увесь цяжар клопатаў на сябе, а звярнуцца на дапамогу да сяброў ці блізкіх людзей. Пянадзенька можа стаць днём, калі здзейсніцца жаданні і задуму. Паспех у дзелавой галіне будзе залежаць ад умения дамоваці і выкарыстання сувязяў і знаёмстваў. У аўтарак не варта даяраць новым знаёмым, бо яны могуць уцягнуць вас у вельмі непрыемную авантуру. З серады ў вас з'явіцца упэўненасць у асаблівых сілах і магчымасць справіцца з работай у вызначаны тэрмін. Час вер — спрыяльны дзень для паездак і падарожжаў.

ўдзел сяброў і аднадумцаў ва ўсіх вашых справах. Займіцеся асаблівымі планами, але не грабуйцеся амбіцямі. У панядзелак не варта асабіва разлічваць на прапановы сяброў — заробіць не атрымаецца. Серада будзе спрыяльным днём для публічных выступленняў. У пятніцу верагодныя пазняў перапаруменні з пачаткам 3-га розных падыходаў да вырашэння неадкладнага пытання. У выхадныя дні наўрад ці варта сур'ёзна брацца за выкананне дзяцяў.

СТРАЛЕЦ. Пажадана звярнуць асабіваю ўвагу на свае псіхалагічныя праблемы, калі вам падаецца, што такія ў вас ёсць. Зусім простыя і нешматлікія дзеянні, зробленыя свесчова, дапамогуць умацаваць ваш унутраны стрываў. У пятніцу з'явіцца шанец нестандартнага раішэння даўня праблем. Добры час для пошуку далейшага шляху і падвядзення вынікаў у выхадныя дні за ўсё дзевяццацца займацца хатнімі справамі, якія патрабуюць неадкладнага вырашэння.

Тэлесеткі ЦЫРК ПРЫЙШОЎ, А Ё КЛОУНАХ — СТАЖОРЫ

Удзельнікі беларускага рэаліці-шоу засвоўць таксама амплуа паветраных гімнастаў, эквілібрыстаў, жангліёраў і дрэсіроўшчыкаў. Палічыўшы, што час раскрывае карты наступіў, тэлеканал АНТ прадставіў (пакушы толькі журналістам) удзельнікаў рэаліці-шоу «Зорны цырк». Само шоу стартуе ў студзені 2007 года, але падрэжытка да яго актыўна ідзе ўжо больш як 2 месяцы.

Шоу «Зорны цырк» — не арыгінальная беларуская прыдумка, гэта ліцэнзійны праект, які ўжо быў паспяхова рэалізаваны, напрыклад, у Галандыі і Італіі. Раісія таксама закліпа права, але Беларусь усё ж будзе першай.

Паводле ўмоў, кандыдаты ў будучыя цыркавыя зоркі павінны былі знаходзіцца ў добрым здароўі і фізічнай форме, адпавядаць узроставаму цензу 25—50 гадоў і мець магчымасць прыступіць да здымак (фактычна, адмовіцца ад работы) з 1 снежня. Нягледзячы на такія даволі суровыя патрабаванні, як расказаў намеснік старшыні праўлення АНТ Ягор Хрусталёў, на кастынг, які быў абвешчаны ў лістападзе, прыйшло больш за трыццаць анкет-заявак з розных куткоў Беларусі. Паралельна са звычайнымі людзьмі конкурсны адбор праходзіў і прадстаўнікі шоу-бізнесу: тэлеведучыя, акцёры, эстрадныя выканаўцы. Паводле слоў Ягора Хрусталёва, двум прадстаўнікам АНТ прыняць удзел у шоу было прапанавана адрозна.

Але гэта, як сцвярджаюць стваральнікі праекта, яшчэ кветачкі — ягадкі пачунца, калі тэлекамеры выдадуць у эфір «падгледжаныя» моманты занятак уперамешку з паказальнымі выступленнямі удзельнікаў. Герой «Зорнага цырка» пад кіраўніцтвам лепшых майстроў Нацыянальнага дзяржаўнага цырка будзе засвоўваць амплуа жангліёраў, эквілібрыстаў, клоўнаў, 8 гала-шоу стартуюць на АНТ з 20 студзеня, і ўжо з другога суботняга прадстаўлення саперніку будзе заставацца ўсё менш. Лёс двух удзельнікаў, якім жоры паставіць самай нізкай адзнакі, вырашаць глядачы — з надзелі па сераду будзе праходзіць SMS-галасаванне на прадмет «самага слабага зьяна». На пачатку наступнага шоу Хрусталёў будзе называць колькасць набраных галасоў і развітаваць з аўдытарам. У фінале застанецца 6 удзельнікаў, але галоўны прыз — а кошты яго не менш як 10 000 долараў — атрымае толькі адзін. Хто стана пераможцам, вызначаць зноў жа глядачы — на гэты раз тэлефонным галасаваннем. Адным словам, інтрыга захавецца да апошняга. Дырэктар «Зорнага цырка» (і Беларускага цырка) Тацяяна Бандарчук абяцае, што будзе цікава. Паглядзім-паглядзім.

Вікторыя ЦЕЛЯШУК. Утэранным страховае сведчэнне ЗАСО «Промтрансінвест» № 5237936 по абавязателюму страхованню грамадскай адветстваннасці владальцаў транспартных сродстваў лічыцца недействительным.

УСМІХНЁМСЯ!

Больш за ўсіх вяртанню стывенды радуюцца не бацькі студэнтаў і выкладчыкі, а піварыяны кампаніі.

Псіхатэрапеўт пытаецца ў пацыента: — Скажыце, а ці няма ў ваіш сям'і вымадкаў намі вклікасці? — Часам мой муж заяўляе, што ён глава сям'і... Амерыканец прыхаў у СССР, стаіць каля аўтамата з газіраванай вадоў. Кінуў 3 капейкі. Нічога. Кінуў яшчэ — ні кроплі... Яшчэ манетка — з тым жа эфектам.

ХАТНЯЯ ЭНЦЫКЛАПЕДЫЯ

Святочны дэкор

Час бажыць нястрыма. Не паспеех азірнуцца, а ў календары — апошні лісток. Камусьці адыходзячы год прынёс радасць і перамогі, некаму — страты і расчараванні. Але ў навагоднія святы не хочацца бажыць людзей сумнымі і маркотнымі, бо Новы год — гэта заўсёды радасць і веселасць, гэта чакаанне цудаў і надзея на лепшае.

Кожная сям'я рыхтуецца да сустрэчы Новага года. І ў вас, вядома, будзе прыгожа ёлка з яркімі рознакаляровымі цацкамі, агеньчыкамі і гірляндамі. Мы ж прапануем класічны кампазіцыю, якая ўпрыгожыць ваш навагодні стол.

Усяго 10 хвілін

Three small images with captions: 'Вазьміце некалькі аднолькавых свечак і прымаўце да іх знізу пластылін.', 'Расстаўце свечкі на падносе ці блюдзе і закрывіце яловымі галінкамі.', 'Упрыгожце кампазіцыю зорчакімі, гірляндамі, алячымі цацкамі, стужкамі.'

Куды паставіць ёлку?

Месца, на якім у доме стаіць навагодняя ёлка, маюць асаблівае значэнне. Згодна з фэн-шуй, калі ёлку паставіць злева ад уваходу ў пакой, уздоўж сцены — гэта будзе садзейнічаць умацаванню сямейных узаемаадносін, у далейшым правым кутку — ваша інтымная жыццё стане ярчэйшым і цікавейшым. Ёлка ў далёмым левым кутку дапаможа умацаваць матэрыяльны дабрабыт, асабліва калі яе ўпрыгожыць «заалатымі» (або «ночымі» ў фольгу) манеткамі і чырвонымі стужкамі.

Навагодняя застолле

Навагодняя ноч — самая «смачная» ноч у годзе, таму мы стараемся здзівіць сваіх гасцей і хатніх разнастайнымі стравамі, не шкадуючы на іх прыгатаванне часу і сілы. Паколькі гаспадыня наступнага года — Свінья — есць усё, то ніякіх праблем са святоточным сталом у вас не будзе. Аднак правіце тактоўнасць і пастарайцеся абясыць без страў са свінніны. А вось да садавіны, агародніны, птушкі і рыбы Свінья прэтэнзій не мае.

«Нацюрморт» з агародніны

Кожная гаспадыня ведае, што лепшая закуска — свежая агародніна, салёныя агурочки ды грыбочкі. Але як зрабіць, каб гэтыя традыцыйныя пачастункі на святковым прыгожа, арыгінальна і апетытна? Усё вельмі проста — трэба стварыць з іх «нацюрморт».

Новы накірунак у кар'еры можа быць перспектыўным. Прафесійныя справы, хутчэй за ўсё, пойдучы ўкрыніцу, магчыма з'яўляцца новым крыніцай даходу. Добры час для планавання спраў на бліжэйшую будучыню. У сераду старайцеся кантраляваць свае эмоцыі. У чацвер будзьце больш сабранымі і лепш не пачынайце нічога новага. Таксама ў гэты дзень пажадана не планаваць сур'ёзных дзелавых сустрэч. Прыслухайцеся да праблем дзяцяў: у вашых сілах дапамагчы перш, чым яны сталі вашымі праблемамі.

РАК. Настае спрыяльны час для вкліч пачынаўня. Калі спатрэбіцца дапамога, не саромейцеся на той прыняць такую, якую прапануюць, але і папрасіць гаросці штосці зрабіць для вас. Пастарайцеся спакойна ставіцца да назначаных выпрабаваньняў, якія вам прыносіць лёс. Сіпласць і ўменне чуць і аналізаваць дапаможа вам дасягнуць мноства. Не прымайце паспешлівых раішэнняў — ініцыяваць зарад адпачывае.

ЛЕЎ. Ініцыятыва і актыўнасць могуць стаць несвоечасовымі, асабліва ў пачатку тыдня. У сераду лепш не планаваць нічога сур'ёзнага. Калі паўстане пытанне аб звышурочнай працы, пажадана не адмаўляцца. Але і рэальна аданіць свае магчымасці перш, чым даць

Сёння

Table with weather forecasts for various cities: Сонца, Месяц, Мінск, Віцебск, Магілёў, Гомель, Гродна, Брэст.

Надвор'е на зяўтра

Map of Belarus with weather forecasts for different regions: Віцебск, Гродна, Мінск, Магілёў, Гомель, Брэст.

...у суседзьяў

Table with weather forecasts for neighboring cities: Варшава, Мінск, Вільнюс, Рыга, Кіеў, Масква, Рыга, С-Пецярбург.

23 снежня

1913 год — абыўся першы палёт легендарнага самалёта І. Сікорскага «Ілья Муромец». Гэта быў 4-маторны самалёт-біплан, экіпаж склаўся з 4—8 чалавек. Шырока выкарыстоўваўся ў часы Першай сусветнай і грамадзянскай войнаў як бамбардзіроўшчык (браў на борт да 800 кг бомбаў) і разведчык. Пазней працаваў на грамадзянскіх авіялініях.

1891 год — нарадзіўся Мінай Піліпавіч Шшыроў (Бацька Мінай), адзін з арганізатараў і кіраўнікоў партызанскага руху на тэрыторыі Віцебскай вобласці, Герой Савецкага Саюза.

«Калі багі хочуць вас пагубіць, яны ўнушаюць вам, што вы падаеце надзеі». Сірый Канолі.

белагпромпбанк

Открытое акционерное общество «Белагпромпбанк» соообщает, что 29 декабря 2006 года проводится внеочередное Общее собрание акционеров в заочной форме. Место проведения — 220036, г. Минск, проспект Жукова, 3. ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. О заключении договоров финансовой аренды (лизинга) с аффилированным лицом — ОАО «Агролизинг».

ЗВЯЗДА БЕЛАРУСКАЯ ГАЗЕТА. ЗАСНАВАЛЬНИК: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Савет Міністраў Рэспублікі Беларусь. РЕГІСТРАЦЫЙНЫ НУМЕР 1.

Галоўны рэдактар У. НАРКЕВІЧ. РЕДАКЦЫЙНАЯ КАЛЕГІЯ: І. БАРАНОЎСКІ, С. ГРЫБ, У. ЗДАНОВІЧ (намеснік галоўнага рэдактара), К. КАРПЕНКА, Л. ЛАХАМАНЕНКА, А. МЯСКОЎ, Т. ПАДЛАЖА, С. ПРОТАС (намеснік галоўнага рэдактара), С. РАСОЛЫКА, Л. РЫЖАНКОВА (першы намеснік галоўнага рэдактара), Л. СВІДРЫЦКАЯ, А. СЛАНЕЎСКІ (намеснік галоўнага рэдактара), Б. ЦЕЛЯШУК, І. ШУЧУЧАНКА. НАШ АДРАС: 220013 г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10-а.

адказны за выпуск дадаткаў: «Чырвоная змена» — 292-44-12; «Місцовае самакіраванне» — 292-21-03, уласных карэспандэнтаў: у Брэсце: 20-37-98, Віцебску: 24-31-92, Гродне: 43-25-29, Гомелі: 74-13-92, Баранавічы: 7-26-02, Магілёве: 32-74-31; бухгалтэры: 292-22-003; даведаі па рэкламе і аб'явах тэл.факс: 287-17-79, e-mail: reklama@zvzyazda.minsk.by, рэдактар рэкламнага аддзела — тэл.факс 292-04-52. hml: www.zvzyazda.minsk.by E-mail: info@zvzyazda.minsk.by

аўтарамі. Перадрук матэрыялаў, апублікаваных у «Звяздзе», толькі з дазволу рэдакцыі. Матэрыялы, пазначаныя гэтым значком, носяць рэкламны характар. Адаказнасць за змест рэкламы нясуць рэкламадаўцы. Газета аддрукавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Вьдывацтва «Беларускі Дом друку». Мінск, пр. Незалежнасці, 79. Выходзіць 250 разоў на год. Тыраж 36.281. Індэкс 63850. Зак. № 7143. Нумар падпісанні ў 19.30. М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12